

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 227 5303
СУБОТА
5
КАСТРЫЧНИКА
1935 г.
ГОД ВЫХАДУ XVII

ПАСТАНОВА СНК БССР І ЦК КП(б)Б — АБ МЕРАПРЫЕМСТВАХ ПА ПАДРЫХОЎЦЫ ДА ЗІМОВАГА ЎТРЫМАННЯ ЖЫВЁЛЫ.
АРТЫКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ — ВЫШЭЙ СЦЯГ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА СПАВОРНІЦТВА І ЎДАРНІЦТВА ІНЖЫНЕР А СМАЛЕНСКІ, ЗІН ГАРЫН — СЕННЯ І ЗАЎТРА ГОМЕЛЬСКАГА ШКЛОПІГАНТА, В. АНДРЭЕВА — АБ «НЯВЫПРАВІМЫХ» ВУЧНЯХ.

ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА: ФРЫД-З АГІТАТАРАМІ НЕ ПРАЦЮЮЦЬ. С. Р. — АПЕКУНЫ ЧУЖАКОЎ.
СКАРЫСТАЕМ ЛЕПШЫ ВОШЫТ ПЕРАЧАВІКОЎ ЗАХОДНЯЯ ВОБЛАСЦІ У БАРАЦЬБЕ ЗА ВЫСОКУЮ ЯКАСЦЬ ВАЛАКНА.
ПРАЕЗД СОВЕЦКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ І ЖУРНАЛІСТАЎ У ЧЭХАСЛАВАКІЮ.
ВАЙНА У АБІСІНІ ІТАЛЬЯНСКІЯ ВОЙСКІ ПРАДАЎЖАЮЦЬ НАСТУПЛЕННЕ. ІТАЛІЯ АБВІНАВАЧВАЕ АБІСІНІЮ У АГРЭСІІ.

Аб мерапрыемствах па падрыхтоўцы да зімовага ўтрымання жывёлы

Пастанова СНК БССР і ЦК КП(б)Б

Улічваючы выключную важнасць падрыхтоўчай работы да зімовага ўтрымання жывёлы і арганізацыі самой зімоўкі ў саўгасах, калгасах і ў калгаснікаў, СНК БССР і ЦК КП(б)Б пастанавляюць:

Абавязальна райвыканкомы, райкомы КП(б)Б, дырэктароў саўгасаў, загадчыкаў райза і іх намеснікаў па жывёлагадоўлі арганізаваць у бліжэйшы час правядзенне наступных мерапрыемстваў:

1. Да 25 кастрычніка скончыць новае будаўніцтва кароўнікаў, цялятнікаў, свінарнікаў, канюшань, прадугледжаных па плане 1935 года. Правесці агледзі і скончыць ремонт старых памяшканняў, ацяпляльчыя сцены, столі, зрабіць пабелку, ачыстку, дэзінфекцыю і т. д. Асабліва ўвагу звярнуць на абсталяванне і ремонт разлільных памяшканняў і аддзяленняў для маладняка, паставішы яго на зіму ў самыя спрыяючыя ўмовы, забяспечышы уважлівы і добры догляд.

СНК і ЦК КП(б)Б адзначаюць выключна недапушчальнае становішча з падрыхтоўкай да зімоўкі ў раёнах Заслаўскім, Суражскім, Месіслаўскім і Касцюковіцкім, дзе да гэтага часу не прыстасавана і не скончана ні адно жывёлагадоўчае памяшканне.

2. Стварыць у кожным калгасе камісію са старшын і калгаса, загадчыка фермы, зоветспецыяліста, тэхніка-будаўніка, лепшага калгасніка і члена жывёлагадоўчай секцыі савета, абавязваюшы гэтыя камісіі правесці дакладны агледзі скотных двароў, памяшканняў, калотзежаў, валапоінных пабудоў, падыход да іх і т. д., усталявашы для кожнага аб'екта рэзультатнае абмеркаванне па праўдзінных калгасаў, устанавішы для абмеркавання кожнага віду работ вызначаныя тэрміны, але не перавышаючы 25 кастрычніка г. г.

ваць за фермамі да сканчэння рамонту і ўсёй падрыхтоўчай работы да зімоўкі.

4. Пад асабістую адказнасць загадчыкаў райза і старшын калгасаў да 15 кастрычніка перадаць загадчыкам фермамі ўраджай зернавых і бульбы з аслабанёных плошчаў, а таксама, пасля выканання дзяржаўных абавязальстваў, перадаць па актах ўсе грубы сакавітыя і канцэнтраваныя кармы ў колькасці гадавой патрэбнасці з 10—15 процантамі страхавой надбаўкі. Арганізаваць сістэматычны кантроль за расходваннем кармоў, іх хаваннем і правільнасцю складання рацыёнаў.

5. СНК і ЦК асабліва адзначаюць недапушчальныя адносіны да пытання забеспячэння жывёлы кармамі на зіму і ў прыватнасці да выканання планаў па сіласаванню, сенакашэнню першага і другога ўкосу ў раёнах Петрыкоўскім, Дзяржынскім, Бягомльскім, Шклоўскім, Магілёўскім, Жлобінскім, Свяцілаўскім і Капаткевічкім.

Абавязваць усе райкомы, РКВ, райза, дырэктароў трэстаў, саўгасаў і МТС у бліжэйшую дэкаду скончыць другі ўкос сена, поўнасцю выканаць план сіласавання кармоў, даць выкарыстаўшы для гэтага бульбоўнік, атаву і іншыя годныя для сіласу адходы.

6. Скончыць да 1 лістапада кантрактацыю і фактычную перадачу фермам закантрактаваных палят, а таксама надзяліць цэлкамі бескароўных калгаснікаў, звярнуўшы сур'ёзную ўвагу на забеспячэнне кармамі і памяшканнямі жывёлы, якая знаходзіцца ў асабістым карыстанні калгаснікаў, маючы на ўвазе і тых калгаснікаў, якія яшчэ жывёлы не маюць, але ў парадку ліквідацыі бескароўнасці будуць надзяляцца цэлкамі.

зоветспецыялістаў за сельсавета-мі і калгасамі.

8. ЦК і СНК абавязваюць жывёлагадоўчыя секцыі саветаў прыняць у гэтай важнейшай рабоце асабліва актыўны ўдзел, вылучаць сваіх прадстаўнікоў у камісіі па прыёму жывёльных памяшканняў, санітарных аглядаў, заслухоўваць на сваіх пасяджэннях паведамленні загадчыкаў фермамі праводзіць абследаванне работы ферм і т. д.

9. Абавязваць намеснікаў загадчыкаў райза па жывёлагадоўлі, дырэктароў саўгасаў і старшын калгасаў арганізаваць шырокае вывучэнне інструкцыі Наркамзема Саюза «Аб зімовым утрыманні жывёлы» сярод калгаснікаў і рабочых, абслугоўваючых фермы.

10. Абавязваць РК КП(б)Б і РКВ правесці прапрацоўку данай пастановы на праўдзінных калгасаў і агульных сходах калгаснікаў, у пярвічных партарганізацыях, кандыдацкіх і партыйна-комсамольскіх групах саўгасаў і калгасаў. Распрацаваць на аснове яе канкрэтныя мерапрыемствы для кожнага калгаса і саўгаса пасобку.

СНК і ЦК зварачаюць увагу ўсіх раённых, партыйных і савецкіх арганізацый на тое, што справа падрыхтоўкі і арганізацыі зімоўкі жывёлы павінна праводзіцца ў кожным калгасе на аснове сацыялістычнага спаворніцтва калгасаў, ферм і калгаснікаў.

11. Абавязваць пад асабістую адказнасць старшын райвыканкомаў і загадчыкаў райза да 10 кастрычніка і 15 кастрычніка інфармаваць НКЗБ аб ходзе падрыхтоўкі да зімоўкі, а да 1 лістапада — даць заключную справаздачу аб прааробленай рабоце і выкананні данага рашэння.

Абавязваць рэспубліканскую камісію па сацыялістычнаму спаворніцтву ў Заходняй вобласці і Заходне-Сібірскім краем атэлачыць перадачы і астаючыя раёны па адпаведназначаных раёнах з кі-

ПРАЕЗД СОВЕЦКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ І ЖУРНАЛІСТАЎ У ЧЭХАСЛАВАКІЮ



Дэлегацыя савецкіх пісьменнікаў і журналістаў на мюнхенскім вакзале.

Ад'езд дэлегацыі савецкіх журналістаў і пісьменнікаў у Прагу

МАСКВА, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). З кастрычніка выехала ў Прагу дэлегацыя савецкіх журналістаў і пісьменнікаў на чале з тав. Міхаілам Кальцовым. У склад дэлегацыі, запрошанай саюзам чэхаславацкіх журналістаў, уваходзяць ад «Известий ЦИК СССР и ВЦИК» тав. Осінскі, ад «Правды» — тав. Багавой, ад газеты «За індустріалізацыю» — Васількоўскі, ад ТАСС — тав. Кавальскі, ад «Вісти ВУЦИК» —

Таран, ад «Літэратурнай газеты» — Трэцькоў, пісьменнікі Аленсей Талстой, А. Фадзееў, Анна Каравая, Мікітэнік і Янка Купала.

Дэлегацыю суправаджаюць пам. заг. аддзела з'яўку НК замежных спраў тав. Б. М. Міронаў і сакратар чэхаславацкай місіі п. Мельч.

2 кастрычніка ў гонар ад'яджаючай дэлегацыі чэхаславацкім паславнікам п. Багданам Паўлу быў дан прыём.

У МЕНСКУ

Учора раніцою праз Менск праехала дэлегацыя савецкіх пісьменнікаў і журналістаў, якая навіроўваецца з Масквы ў Прагу з адказным візітам па запрашэнню саюза чэхаславацкіх журналістаў. Як вядома, дэлегацыя чэхаславацкіх журналістаў нядаўна гасціла ў СССР.

Узначальвае савецкую дэлегацыю Міхаіл Кальцоў. У складзе дэлегацыі — Аленсей Талстой, Фадзееў, Анна Каравая, Осінскі,

Сергей Трэцькоў, Мікітэнік, рэдактар газеты «За індустріалізацыю» Васількоўскі, рэдактар усенароднай газеты «Вісти» Таран, намеснік загадчыка аддзела друку Наркамата замежных спраў Міронаў, народны паэт БССР Янка Купала.

На мюнхенскім вакзале дэлегацыю сустракалі пісьменнікі БССР тт. Януб Колас, Александровіч, Галавач, Вольны, Краліва, Броўна, Зарэцкі, Гурскі і прадстаўнікі друку.

Італьянскія войскі прадаўжаюць наступленне

ЛОНДАН, 3 кастрычніка. (БЕЛТА). Карэспандэнт «Брытыш юнайтэд прэс», які знаходзіцца з італьянскімі войскамі ў Эрытрэі, паведамляе, што колькасць італьянскіх войск, перайшоўшых раку Марэб, — 20 тыс. Пяцота наступала ззаду лёгкіх танкаў пад

Згодна паведамлення абісінскага карэспандэнта «Экспэсэндж тэлеграф», італьянскія войскі ў Мука-Алі забяспечаны 50 самалётамі, танкамі і вялікай колькасцю кулямётаў.

Як паведамляе карэспандэнт агенцтва Рэйтэр у Адыс-Абебе

ІДУЦЬ УПАРТЫЯ БАІ

ЛОНДАН, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). Як паведамляюць з Эрытрэі і Абісініі, пасля 24-гадзіннага жорсткага бою ў правінцы Агаме абісінскія войскі, якімі камандуе рас (губернатар) Сейюмы, пацярпелі паражэнне. Страты абодвух бакоў значныя. У сувязі з паражэннем абісінскіх войск у Агаме, італьянскім войскам адкрыт шлях

войскі колькасцю ў 50 тыс. чалавек стрымліваюць наступленне італьянскіх войск на тыгунку Адыс-Абеба—Джыбуці. Італьянскія войскі маюць 96 танкаў і эскадрылі самалётаў для павежавання напаўнення на Харар, Джыджугу, а таксама на Аваш і Адыс-Абебу.

Гэтыя камісіі правесіць дэкладны агледжы скотных двароў, памяшканняў, калозежаў, валавоўных пабудоў, падход да іх і т. д., устанавіўшы для кожнага аб'екта размер неабходнага ремонту. Рэзультаты агледжы абмеркаваць на праўдзінных калясаў, устанавіўшы для спавяржэння кожнага віду работ вызначаныя тэрміны, але не перавышаючыя 25 кастрычніка г. г. Гэтыя-ж камісіі павінны прыняць новае будаўніцтва і адрамантаваныя памяшканні.

3. Абавязань раёна і праўдзінні калясаў перакінуць на жывёлагадоўчыя фермы існуючыя будаўніцтвы брыгады, паноўніўшы іх, дзе трэба, дадатковым саставам рабочых, а там, дзе будаўніцтвы брыгады няма, стварыць іх і замацаваць.

Як і таксама падзяліць бескароўных калгаснікаў, зьяўняючы сур'ёзную ўвагу на забеспячэнне кармамі і памяшканнямі жывёлы, якая знаходзіцца ў асабістым карыстанні калгаснікаў, маючы на ўвазе і тых калгаснікаў, якія яшчэ жывёлы не маюць, але ў парадку жывёлагадоўлі бескароўнасці будуць падзяляцца цэлямі.

7. Перад пастаўнай жывёлы на зімоўку правесіць поўны ветэрынарна-зоатэхнічны агледжы. Хворыя і інфекцыйныя хворобамі жывёлы, якая астаецца ў гаспадарках пасля агледжы, павінна быць настаўлена ў спецыяльныя ізаляваныя памяшканні. Для пастаяннага і лешшага нагляду за работай фермаў замацаваць усіх наўных у раёне.

ваць НКЗ аб ходзе падрыхтоўкі да зімоўкі, а да 1 лістапада — даць заключную справаздачу аб праробленай рабоце і выкананні давага рашэння.

Абавязань рэспубліканскую камісію па сацыялістычнаму саборніцтву з Заходняй вобласцю і Заходне-Сібірскага краем ачэпачыць пераважна і адстаючыя раёны па сельскагаспадарчых работах з улікам выканання імі дзяржа нага плана развіцця жывёлагадоўлі захавання маладняка і падрыхтоўкі да зімоўкі.

12. Прапанаваць рэдактарам цэнтральных і раённых газет сістэматычна асвятляць работу саўгасаў і калгасаў па падрыхтоўцы іх да зімоўкі жывёлы.

ЛОНДАН, 3 кастрычніка. (БЕЛТА). Карэспандэнт «Брытыш юнайтэд прэс», які знаходзіцца з італьянскімі войскамі ў Эрытрэі, паведамляе, што колькасць італьянскіх войск, перайшоўшых раку Марэб, — 20 тыс. Пякота наступала ззаду лёгкіх танкаў пад прыкрыццём артылерыі. Адначасова паветраныя эскадрылі рабілі бесперапынную бамбардэроўку. Разведчыкі і бомбавозы дзейнічалі на вышыні прыблізна 3.300 метраў. Італьянцы ў сваіх аперацыйных карысталіся, галоўным чынам, бомбавозамі «Капроні», якія маюць скорасць 220 з лішнім кілометраў у гадзіну.

Згодна паведамлення абісінскага карэспандэнта «Эсчэйндж тэлеграф», італьянскія войскі ў Муса-Алі забяспечаны 50 самалётамі, танкамі і вялікай колькасцю кулямётаў.

Як паведамляе карэспандэнт агенцтва Рэйтэр у Адыс-Абебе, італьянскія войскі, перайшоўшыя граніцу.

Газета «Манчэстэр гардыен» выказвае думку, што рух італьянскіх войск прадстаўляе сабой манеўр, які мае канчатковай мэтай пабудзіць абісінцаў вывесці войскі з Тыгра і Огадэна.

ЛОНДАН, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). Як паведамляюць з Эрытрэі, італьянскія войскі ў Муса-Алі забяспечаны 50 самалётамі, танкамі і вялікай колькасцю кулямётаў.

Італьянскія войскі заняты гара Рамат. Далей у тых-жа паветраных указаецца, што абісінскія войскі, карыстаючыся цёмнатой і веданнем мясцовасці, перайшлі да партызанскіх дзеянняў. Як паведамляюць з Харара, у Огадэнскай правінцыі сёння адбыліся буйныя баі. Забіта 2 тыс. абісінцаў. Многа раненых. Паведамляюць таксама аб баях у раёне гары Муса-Алі. Абісінскія

стрэмліваюць наступленне войск на чыгунку Адыс-Абеба—Джыбуці. Італьянскія войскі маюць 96 танкаў і эскадрылі самалётаў для паветраннага напаўнення на Харар, Джыддыгу, а таксама на Аваш і Адыс-Абебу.

Карэспандэнт агенцтва Рэйтэра ў Адыс-Абебе паведамляе аб жахлівых спэсах у Адуі ў часе і спэсах бамбардэроўкі. Забіта многа жанчын і дзяцей.

Пародле слоў карэспандэнта, самалётныя лётцы нізка над Адуі, у якой няма нават зенітных гармат для абароны. Карэспандэнт паведамляе таксама, што Франка (італьянскі консул у Адуі) першым пакінуў будынак консульства, падпаліў яго. Франка арыштован.

Намеснік старшыні СНК БССР СААКЯН

Сакратар ЦК КП(б)Б ГІНАЛО

ВЫШЭЙ СЦЯГ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА СПАБОРНІЦТВА І УДАРНІЦТВА

Сёння мы публікуем паласу, прысвечаную абмену вопытам работы калгасаў і калгаснікаў саборнічаючай з Совецкай Беларуссю Заходняй вобласці.

У матэрыялах паказан каштоўнейшы вопыт барацьбы калгаснікаў Заходняй вобласці, пад кіраўніцтвам партыі, за ўмацаванне калгасаў, за заможнае, культурнае калгаснае жыццё.

Як для БССР, так і для Заходняй вобласці лён з'яўляецца адной з вядучых агрыкультур.

У Заходняй вобласці праробілі нямаля каштоўнейшых вопытаў па асобных працэсах апрацоўкі льну.

Гэты каштоўнейшы вопыт павінны пераняць усе калгасы Совецкай Беларусі. Саборніцтва БССР з Заходняй вобласцю адыграла важнейшую ролю ў атрыманых намі перамогах на ўсіх участках сельскагаспадарчых работ.

Перадавыя раёны — Менскі, Аршанскі і іншыя, — разгарнуўшы шырока сацыялістычнае саборніцтва ў калгасах, сельсоветах, паказалі ў гэтым годзе ўзоры большэвіцкай работы на фронце саўбы, уборкі і загатоўкі.

«Сакрат» паспехаў перадавыя раёнаў заключаецца ў тым, што партыйнае і савецкае кіраўніцтва апэратыўна, па-большэвіцку кіравала масамі, узначальвала іх ініцыятыву, шырока разгарнула сацыялістычнае саборніцтва і ўдарніцтва на калгасных палях.

БССР саборнічае з Заходняй вобласцю і ордэнаосным Заходне-Сібірскага краем. Задача заключы

чаецца ў тым, каб уцягнуць у гэты саборніцтва мільёны працоўных нашай рэспублікі.

Райкомы партыі, комсамол павінны па-большэвіцку ўзяцца за разгортванне сацыялістычнага саборніцтва, за кіраўніцтва гэтым левінскім метадам работы. Між тым, мы павінны прама заявіць, што не ўсе раёны рэспублікі зразумелі ўсю важнасць, усё палітычнае значэнне гэтай справы.

Возьмем к прыкладу Лельчыцкі, Чэрвеньскі, Расонскі, Жыткавіцкі раёны. Яны, як правіла, адстаюць па ўсіх сельскагаспадарчых работах. Між тым, кіраўніцтва гэтых раёнаў за ўвесь час не паставіла на абмеркаванне, як разгортваюцца ў раёне сацыялістычнае саборніцтва і ўдарніцтва, не выявіла лепшых людзей, не перанесла іх метадаў работы ў адстаючыя сельсоветы, калгасы. А ёсць-жа ў гэтых раёнах дзесяткі перадавых калгасаў, сотні значных людзей, ударнікаў калгасных палёў!

Значна аслабіў сваю работу па асвятленню соцсаборніцтва і ўдарніцтва раённы друк.

Як правіла на старонках раённых газет не відаць, з якімі раёнамі Заходняй вобласці або Заходне-Сібірскага краё саборнічае даны раён Беларусі. Гэта — буйнейшы недахоп у рабоце друку.

Нашы газеты абавязаны шырока і ўсебакова асвятляць ход саборніцтва, паказваць знатных людзей, пераносіць каштоўны вопыт ва ўсе калгасы.

Трэба бязлітасна выкрываць

уючыя спробы асобных работнікаў звесці саборніцтва да «эўкатэхнічнай справы, да фармальнага абмену зводкамі.

Саборніцтва ў аснове сваёй мае мэту ўзяць усе ўчасткі да ўзроўню перадавых. У працэсе саборніцтва выходзяць і загартоўваюцца людзі, высцоўваюцца лепшыя ўдарнікі, уносяцца новыя вынаходніцтвы і т. д.

Увесь гэты комплекс пытанняў і павінен узяць наш друк.

Партыйныя арганізацыі павінны па-большэвіцку ўзяцца за кіраўніцтва ўсімі звянамі сацыялістычнага саборніцтва.

Лепшыя вопыты, дасягнутыя ў рабоце перадавых, павінны стаць здабыткам усіх раёнаў і калгасаў рэспублікі.

Узначальніць уеросшую актыўнасць мас, мабілізаваць іх на далейшы ўздым соцсаборніцтва і ўдарніцтва — такава задача.

У ордэнаоснай Беларускай савецкай рэспубліцы, не павінна быць адстаючых калгасаў і раёнаў. Усе ўмовы для таго, каб заваяваць прышынства ў саборніцтве, у нас ёсць.

Для гэтага трэба рашуча падцягнуць усе ўчасткі сельскагаспадарчых работ, выраўняць увесці фронт да ўзроўню перадавых. А гэтага можна дабіцца толькі шляхам далейшага разгортвання сацыялістычнага саборніцтва і ўдарніцтва, шляхам апэратыўнага, большэвіцкага кіраўніцтва ўсімі ўчасткамі сацыялістычнага будаўніцтва.

РАЗЛІКІ ГЕРМАНСКІХ ФАШЫСТАУ


БЕРЛІН, 3 кастрычніка. (Інф. «Правды»). Германская прэса прыводзіць вялікія паведамленні сваіх карэспандэнтаў аб вайне ў Абісініі.

Частка прэсы, як напрыклад газета «Франкфуртэр цайтунг» лічыць, што вайна абмяжуецца адной Абісініяй, што калі Італія захавала меру ў сваіх абісінскіх дамаганнях, Англія не ўмяшаецца.

Другая частка поёсы, як напрыклад, «Берлінер тагеблат» лічыць, што эканамічныя санкцыі, якія пачне прымяняць Англія разам з большасцю Лігі нацый, у тым ліку і Францыяй могуць прывесці, у выпадку, калі пачнуць

абмываць італьянскія параконды, да канчатковага разрыву Англіі з Італіяй.

«Берлінер тагеблат» лічыць, што ў цэнтры еўрапейскай палітыкі стаіць не Абісінія, а Італа-англійскія разгалосці і ў сувязі з гэтым франка-англійскія адносіны. Германскую прэсу асабліва цікавіць пытанне аб тым, у якім становішчы акажацца Германія ў выпадку ўвядзення санкцый супроць Італіі. Лонданскія карэспандэнты германскіх газет паведамляюць, што Англія ўжо нібы зварнулася да Германіі і ЗША з запытаннем аб іх пазіцыі ў выпадку ўвядзення санкцый.



Пуск тэкстыльнага камбіната ў Кейсеры. 16 верасня адбыўся ўрачысты пуск турэцкага тэкстыльнага камбіната ў Кейсеры, абсталяванага савецкімі машынамі і пабудаванага пры супрацоўніцтве савецкіх спецыялістаў. На адкрыцці прысутнічаў запрошаны турэцкім урадам намеснік наркома цяжкай прамысловасці СССР т. С. Пятакоў.

НА ЗДЫМКУ: Агульны выгляд тэкстыльнага камбіната ў Кейсеры.

ІТАЛІЯ АБВІНАВАЧВАЕ АБІСІНІЮ У АГРЭСІІ

ЖЭНЕВА, 3 кастрычніка. (БЕЛТА). У сакратарыяце Лігі нацый атрыманая тэлеграма італьянскага ўрада. У тэлеграме Італія ануі абвінавачвае Абісінію ў «падрыхтоўцы агрэсіі супроць Італіі». Тэлеграма зазначаецца заявай: «У выніку таго, аб усесагульнай мабілізацыі ў Абісініі гэта агрэсія набыла яшчэ больш значны размах і нясе з сабой сур'ёзную небяспеку, на якую неабходна рэагаваць неадкладна з элементарных меркаванняў безапаснасці. З прычыны такога становішча італьянскі ўрад вымушан быў дазволіць вышэйшаму камандванню

у Эрытрэі прыняць неабходныя меры абароны».

РЫМ, 3 кастрычніка. (БЕЛТА). Экстранныя бюлетэні публікуюць афіцыйнае паведамленне, у якім гаворыцца:

«Мабілізацыя ў Абісініі отварыла прамую і непасрэдную пагрозу італьянскім войскам у нашых калоніях. Вышэйшае камандванне ў Эрытрэі атрымала загад дзейнічаць. Італьянскія войскі пасунуліся ўперад, занялі некаторыя пазіцыі за межамі нашых калоній».

„Інтэрвенцыя па просьбе насельніцтва“

РЫМ, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). Як паведамляе агенцтва Стэфані, з Асмары (Эрытрэя), вярхоўны камісар зварнуўся да насельніцтва з алозвай, у якой, абвінавачваючы абісінскі ўрад у парушэнні граніц і т. д., заяўляе, што італьянскія салдаты і чорнарубашчнікі атплацілі за гэтыя дзеянні.

Агенцтва паведамляе, што войскам загадана перайсці раку Марэб, каб землі, на якіх пражываюць італьянскія падданыя, не падцярпелі страт з-за вайны і каб «аказаць данамогу насельніцтву Тыгра і другіх раёнаў, якое патрабуе інтэрвенцыі Італіі».

Знешнепалітычная ізаляцыя Польшчы

ВАРШАВА, 3 кастрычніка. (БЕЛТА). Вядомы пэнаэсвец Чапінскі канстатуе ў органе ППС «Роботніку», што, дзякуючы сістэматычным намаганням Бека, Польшча адштурхнула ад сябе ўсіх сваіх натуральных саюзнікаў замест магутнай сістэмы дзяржаў, узначальваемых СССР і Францыяй, апынулася ў прыяжных адносінах толькі з Германіяй і Венгрыяй.

«У знешняй палітыцы ўрадавага лагера — піша Чапінскі — мы бачым тры элементы: першыя зны, але шкоды: гэта стаўка на карту Гітлер — Венгрыя;

другі загадачы: навошта Польшча настойліва адштурхвае ад сябе нават Чэхаславакію і Румынію; трэці — гэта па-просту апошнасць, вялюккія выступленні, якія ўзбуджаюць срыкрасць, як, напрыклад, апошнія выступленні Бека супроць Літвінава і Тытулеску».

У заключэнне Чапінскі заяўляе, што на пытанне, у імя каго Польшча страціла сваіх прыяцеляў, могуць зараз адказаць толькі польскія арыстакраты, якія ўдзельнічаюць у паліваннях з германскімі дыпламатамі.

Партыйнае будаўніцтва

3 АГІТАРАМІ НЕ ПРАЦУЮЦЬ

Агітары і чытчыкі ў друкарні імя Сталіна вызначаны даўно. Іх задарэлі партыйны камітэт і больш да іх партком не варацаўся. Калі патрэбна растлумачыць якое-небудзь рашэнне партыі, урада, калі набліжаюцца такія дні, як дзень авіяцыі, 11-га ліпеня, агітарам уручаюць газету (тут на дапамогу прыходзіць партгазет) і партком лічыць на гэтым сваю місію скончанай.

За ўвесь час толькі адзін раз была кансультацыя для агітатараў. Але-ж пытанні, з якімі прыходзіць сусправацца агітарам, шматгранны і патрабуюць глыбокай прапрацоўкі пад кіраўніцтвам кваліфікаванага таварыша. Комуніст Рубінштайн, які лічыцца надзвычайным агітарам, прызначаў, што па італа-абісінскаму канфлікту ён можа даць рабочым самыя элементарныя веды. Але для глыбокай прапрацоўкі сутнасці і значэння кожнага новага паведамлення газет яму неабходна кваліфікавана кансультацыя. Яе няма.

Аб такіх агітарарах, як Філер, Рыклес у парткоме ўшэфлена задзіраюць—гэта парторгі, начальнікі цэхаў, прамацныя комуністы. А аб астатніх? Іх-жа 14 чалавек. У пералётным цэху, дзе сканцэнтравана пераважная частка рабочых з нізкім палітычным узроўнем, абавязкі чытчыкаў выконваюць слабыя таварышы — комсамольцы Эшштэйн і Стронгін. Гутаркамі і чыткамі абслу-

гоўваецца толькі дзённая змена. Астатнія дзве змены не абслугоўваюцца зусім. Прытым газеты чытаюцца нерегулярна.

У друкарні, як масавая форма агітацыі, прывіліся палітдні. Але праводзяцца яны толькі раз у два месяцы, а то і менш. Вядома, што яны не змогуць вычарпаць усіх пытанняў, якія ўзнікаюць у рабочых. Тут на дапамогу павінны прыйсці агітары, якія абавязаны не толькі правесці арганізаваную гутарку, але і растлумачыць асобна ўзнікшыя пытанні. Той факт, што для гэтых агітатараў амаль зусім не зварачаюцца рабочыя з запытаннямі, сведчыць аб тым, што самі агітары не паднялі яшчэ пачыльна да абслугоўваемай імі масы. Няма такога выпадку, каб агітатар параў рабочаю якую-небудзь кніжку, артыкул.

Гэты абавязак забываюць і многія комуністы. Фрыдман, азіны комуніст у мелачной брыгадзе, на пытанне—ці ёсць у брыгадзе чыткі — адказаў: «Чытаюць і не чытаюць».

А хто адказвае на ўзнікшыя пытанні?

— Рабочыя самі ва ўсім разбіраюцца, — так адказвае комуніст Фрыдман.

Ясна, што палобны адказ гаворыць аб тым, што і чытка і ўзнікаючыя пытанні праходзяць міма комуніста Фрыдмана.

Фрыд.

АПЕКУНЫ ЧУЖАКОУ

Комуніст Алер з бабруйскай партыйнай арганізацыі добра ведаў, што Манькевіч, дезертыраваўшы ў 1920 годзе з Чырвонай арміі, апушчаным шляхам прабраўся ў партыю і ў 1925 годзе за дзяржаўнае злачынства быў выключан з партыі і асуджан на 5 гадоў пазбаўлення волі. Алер ведаў і аб другіх злачынствах Манькевіча. Аднак, гэта не перашкодна яму ў 1930 годзе рэкамендаваць гэтага класавога-ворожыя чалавека ў партыю, як «прыкладнага» рабочага, дастойнага быць членам партыі.

Пры актыўнай дапамозе і рэкамендацыі Алера сыны-буйныя ганцляроў-лішчэцаў Ліўшыц і Марос былі прыняты ў члены партыі. У часе правяркі партдакументаў Алер усімі сродкамі імкнуўся выгарадзіць Мароса.

Ганцляры-лішчэца Крэмер звярнулася да Алера, каб ён дапамог ёй стаць членам праўлення жэкта. Алер хвотна выканаў гэту прось-

бу. За гэта Крэмер шчодро адплатіла Алеру, бясплатна адрамантаваўшы яму кватэру. Алер не ўпершыню дапамагаў ячым-ворогам партыі. У 1935 годзе ён падварагаўся строўму партыйнаму спаранню за тое, што вядомага правакатара Жухавіцкага зарэкамендаваў, як рэвалюцыянера.

Вось другі пакрывацель класаво-варожых элементаў Мартачан з лесаламбіната. Пры яго актыўнай дапамозе ў Бабруйску знайшлі сабе прытулак актыўныя белавардзевы Валько, Ламака, Дорахаў і інш. Па рэкамендацыі Мартачана гэтыя чужакі ўступілі ў партыю, якія зараз у часе правяркі партдакументаў выкіданы і выключаны з партыі.

Правільна паступіў Бабруйскі райком партыі, калі выключыў з партыі дапаможнікаў класаво-варожых элементаў — перарадкаўцаў Алера і Мартачана.

С. Р.

АБ „НЕВЫПРАВІМЫХ“ ВУЧНЯХ

Пастанова партыі і ўрада ад 3 верасня г. г. аб арганізацыі вучэбнай работы і ўнутранага распарадку ў пачатковай, ніпуюнай сярэдняй і сярэдняй школе дае канкрэтныя і дакладныя ўказанні адносна таго, якімі павінны быць паводзіны савецкага школьніка. Адначасова яна абавязвае наркаматы асветы саюзных рэспублік арганізаваць у буйных гарадах спецыяльныя школы з асаблівым рэжымам для дэфектыўных дзяцей і тых вучняў, якія сістэматычна парушаюць школьную дыцыпліну, дезарганізуюць работу па навучанню і адмоўна ўплываюць сваімі паводзінамі на астатніх вучняў.

Утварэнне гэтых школ значна палегчыць работу школы, але разам з тым, гэта ніколі не здымае з настаўніка і ў першую чаргу з класнага кіраўніка абавязку праводзіць выхаваўчую работу з дзецьмі гэтага тыпу.

Да гэтага часу ў нас нярэдка назіраецца тэндэнцыя абвясціць цяжкага вучня «невыправімым», «дэфектыўным» і махнуць на яго рукою, чакаючы такога моманту, калі ён сам чаму-небудзь пакіне школу, ці будзе выключан з яе за антысоцыяльныя ўчынкі, прычым школа не падіваецца тым, куды ён пойдзе пасля выключэння.

Ён павінен знайсці доступ да душы вучня і ашукальні тое, часам вельмі нязначнае маленькае пытанне, якое найбольш цікавіць яго, або тое хворое месца, з якім трэба змагацца. Неабходна добра ведаць асяроддзе вучня, яго самога і сям'ю.

Гэта першы і асноўны крокі. Калі настаўлен дзягнэз, поспех лячэння залежыць ад вопыту і ўвагі таго, хто лечыць. Даваць якія-небудзь правілы і рэцэпты было-б зусім няэтазгодна. Педагог павінен толькі заўсёды памятаць, што без садзейнасці сям'і і яго работа не можа дасягнуць сваёй мэты. Трэба або дабіцца змен у сям'і (у цяжкіх выпадках) або ўзяць вучня з сям'і, з таго асяроддзя, якое губіць яго.

Побач з гэтым неабходна максімальна скарыстаць універсальныя каляктыва, уцягнуць вучня ў жыццё класа, зблізіць яго з лепшымі таварышамі. Нарэшце, вельмі важна сваім асабістым прыкладам заваяваць пашану і прывязаць цяжкага вучня. Нельга забываць, што часта якраз гэтыя пачуцці з'яўляюцца першым штуршком да перабудовы псіхікі чалавека. Адсюль робіцца зразумелым неабходнасць прыцягнуць усе тыя выхаваўчыя сродкі, якія ўключаюць у сябе асацыяльныя моманты: мастацкую літаратуру, кіно, театр і т. д. Не трэба баяцца рамантыкі, якая так падабаецца дзецям і так моцна ўплывае на іх.

Прывядзем прыклад з барысаўскай школы. Вучань-лішчэца, які да гэтага часу вучыўся вельмі добра, адразу перастаў займацца, арабіўся грубым, рэзім; часам плача, трымаецца далёка ад таварышоў. Класны кіраўнік выклікала матку, пагутарыла з ёю. Выявілася, што бацька мае сувязь з другой жанчынай. Матка разам з

сачыць за сабой, бераглі хлопчыка ад нежаданых гутарак і сцен, і праз 2—3 месяцы хлопчык зноў зрабіўся добрым вучнем. Яго грубаць знікла, астатняе толькі некаторая замкнутасць і няўстойлівасць першовай сістэмы.

Прыведзены выпадак якраз паказвае на тое, як часам утвараюцца «цяжкія» дзеці і на тое, як школа часам паглыбляе і ўзмацняе гэту цяжкасць, не ўнікаючы глыбока ў сямейныя ўмовы, у інтарэсы і запысы вучня. Часам-жа ўмелы кантакт з сям'ёй, своечасовыя мерапрыемствы педагога хутка зноў прыводзяць цяжкага школьніка ў рады нармальна вучыўся.

Што-ж канкрэтна павінен рабіць педагог, калі ён спаткае ў сваім класе цяжкага, недyscyплінаванага вучня? Перш за ўсё, ён павінен пабыць у хаце вучня, цалкам улічыць сабе, што прадстаўляе з сябе сям'я ў сэнсе яе матэрыяльнай забяспечанасці, культурнага ўзроўню, ідэалагічнай накіраванасці і ўзаемаадносін бацькоў паміж сабой і іх адносіны да дзіцяці.

Ён павінен знайсці доступ да душы вучня і ашукальні тое, часам вельмі нязначнае маленькае пытанне, якое найбольш цікавіць яго, або тое хворое месца, з якім трэба змагацца. Неабходна добра ведаць асяроддзе вучня, яго самога і сям'ю.

Гэта першы і асноўны крокі. Калі настаўлен дзягнэз, поспех лячэння залежыць ад вопыту і ўвагі таго, хто лечыць. Даваць якія-небудзь правілы і рэцэпты было-б зусім няэтазгодна. Педагог павінен толькі заўсёды памятаць, што без садзейнасці сям'і і яго работа не можа дасягнуць сваёй мэты. Трэба або дабіцца змен у сям'і (у цяжкіх выпадках) або ўзяць вучня з сям'і, з таго асяроддзя, якое губіць яго.

Побач з гэтым неабходна максімальна скарыстаць універсальныя каляктыва, уцягнуць вучня ў жыццё класа, зблізіць яго з лепшымі таварышамі. Нарэшце, вельмі важна сваім асабістым прыкладам заваяваць пашану і прывязаць цяжкага вучня. Нельга забываць, што часта якраз гэтыя пачуцці з'яўляюцца першым штуршком да перабудовы псіхікі чалавека. Адсюль робіцца зразумелым неабходнасць прыцягнуць усе тыя выхаваўчыя сродкі, якія ўключаюць у сябе асацыяльныя моманты: мастацкую літаратуру, кіно, театр і т. д. Не трэба баяцца рамантыкі, якая так падабаецца дзецям і так моцна ўплывае на іх.

Прывядзем прыклад з барысаўскай школы. Вучань-лішчэца, які да гэтага часу вучыўся вельмі добра, адразу перастаў займацца, арабіўся грубым, рэзім; часам плача, трымаецца далёка ад таварышоў. Класны кіраўнік выклікала матку, пагутарыла з ёю. Выявілася, што бацька мае сувязь з другой жанчынай. Матка разам з

БАЦЬКАУСКІЯ КЛОПАТЫ

У яслях гуляюць дзеці. Яны чысценька апрачаты і вымыты. Маленькія нованароўскія ляжаць у мянкіх ложках.

— Гэта мы гадуем сабе дапамогу. Прастаўць і не будзе ведаваць рабочых рук, — гаворыць старшыня праграўнага камгаса «Большэвік», Негаральскага сельсавета, т. Юховіч.

Сярод 45 дзяцей у яслях гуляюць тры дачкі і два сыны лепшай ударніцы Паўліны Радавольскай.

Пазаўчора Паўліна нарадзіла яшчэ адну дзіцячку. Паважанае ў калгасе маці заканчвае свой двухмесячны адпачынак. Праз тыдзень яна прынясе дзіцё ў яслі.

Вясной калгас дапамог Паўліне Радавольскай купіць карову. У часе адпачынку яна атрымала яшчэ прэмію — добрую прослугу цёлку.

Маці і дзецей у калгасе апрачваюць вялікімі клопатамі. Вось гэтымі дзямі ў двухмесячны адпачынак пайшла Марыя Позняк.

Перад родамі Юховіч наведаў калгасніцу. Прыходзяць да яе і сяброўкі па рабоце. Прыносяць яблыкі, малака і інш.

Некалькі дзён назад у калгасе здарылася нягучасце — асцэпа калгасніца-ўдава Броня Суднін. У яе чацвёра малых дзяцей. Калгас узяў на сваё ўтрыманне ўсю сям'ю. Дзіцей апрачваюць і абулі. Яны ходзяць у калгасныя яслі.

Так калгас клопатыцца і аб дзецях і аб бацьках. Ні адна маці не астаецца без увагі. Яе шануюць і апрачваюць вялікай ласкаю.

Дзяржнішчына.

А. Іясны.

ПАВЕЛІЧЭННЕ ВЫПУСКУ ПРАДУКЦЫІ

У 1936 годзе скурагалагантарэйная фабрыка імя Куйбышава (Менск) павялічвае выпуск сваёй прадукцыі на тры мільёны рублёў. Усяго ў будучым годзе фабрыка выпусціць на 13 мільёнаў руб. рознастайных скурагалагантарэйных рэчаў. Адгушчаным на капітальнае будаўніцтва 500 тыс. руб. у асноўным будучы скарыстаны на ўстанаўленне новага абсталявання і прыбудовы да асноўнага корпусу.



ЗАТРУДНЕННІ АДНАГО ДЫРЭКТАРА

(Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звязды»)

Дырэктар завода «Пролетарый» т. Добкін доўга і пакутна ўспамінаў. З цяжкага становішча не вывоў яго і сакратар партыйнага камітэта, які прыйшоў на дапамогу.

— Не, зараз не змогу назваць, — заявіў ён. — Вось пасля першага, калі будуць ведамасці, я буду ведаць тых, хто лепш працуе.

Пасля гэтага стала зусім ясна, што кіраўнікі завода вельмі дрэнна ведаюць сваіх перадавікоў, заводскіх «стаханавцаў». Больш за ўсё яны знаёмы з ім на паперцы, а што датычыць непасрэднага ведання людзей, ведання вопыту іх работы—гэта, як кажуць, вэйжка за сям'ю пачаткамі.

Між тым на «Пролетарый» ёсць не ў адным цэху і не адзін перадавыя рабочы, вопытны рабочы якіх вельмі каштоўны і паказальнікі не менш высокія. Прыгварцем некалькі прыкладаў.

Фармаўпчык ліцейнага цэха т. Васільеў, які нядаўна вылучан майстрам, безумоўна, апрач са знатных людзей завода. У ліпені ён выканаў сваё заданне на 150, а ў жніўні на 120 проц. Браку ён не мае. За высокую якасць работы Васільеў толькі за два месяцы атрымаў звыш 150 руб. прэміі.

Васільеў — вопытны, кваліфікаваны рабочы. Але, апрача таго, ён адносіцца вельмі ўважліва да работы, многа ўвагі аддае інструментам. Адным словам—ён працуе.

М. РАБІНОВІЧ.

НА НОВАБУДОУЛІ

МАГЛЕЎ. (Спец. кар. «Звязды»). Два месяцы назад былі закладзены першыя цаглны будучыя карпусоў вагоннарамоннага пункта. 200 будаўнікоў — каменшчыкаў, цесляроў, сталяроў і чорнарабочых узяліся па-ударнаму за выкананне важнейшага задання. І вось цяпер на пустой пляцоўцы, у баку ад чыгуначнага палатна, выраслі карпусы новага прадырства. Над франтонамі з чырвонай цэглы высечана лічба — «1935», гэта значыць у гэтым годзе пабудавана. Але гэта не зусім дакладна. Урадавае заданне пусціць пункт у эк-

сплаатацыю — 15 снежня. Калектыў рабочых і служачых высунуў сустрэчны тэрмін — к 1 лістапада, гэта значыць за тры месяцы.

Яны атрымаюць сваё слова не глядзячы на наяўнасць труднасцей на будоўлі. Будаўнічыя работы ўжо закончаны на 75 проц. У незакончаных будынках ясна віды будучыя карпусы, абсталяваныя па найвышэйшаму слову тэхнікі і пабудаваныя з улікам максімальнага задавальнення запысоў рабочых.

Адстаюць мантажныя работы. З дня на дзень чакаецца прыбыццё станкоў, электраабсталявання і т. д. Магілёўскі трубаліцейны завод ужо павінен быў даць 11 тон вадаправодных труб, але нічога яшчэ не даў. Завод імя Дзімітравы, які хоць і шэфствуе над будоўляй, але к тэрміну не даў яшчэ дзве рамы для варот. Не хапае 120 пагонных метраў бетонных труб для пракладкі калектара. Усё гэта — тормазы ў рабоце. Прыходзіцца

як гавораць на заводзе, «з густам». У гэтым-жа цэху працуе фармаўпчык Ясьмоў, які таксама мае высокія паказальнікі і такую-ж якасць работы. У механазборным цэху токар Гармель выконвае заданне па выпуску дэталей на 160—170 проц. у той час як другія дзеці не больш 110—115 проц. Ён поўнаццо задрузіў свой рабочы дзень і працуе сапраўты не менш 420 мінут у дзень. Аналагічныя-ж прыклады ў рабоце падае і рабочы Сухавершын, які працуе на зборцы вранікаў да насосаў.

Гэтых людзей у брыгадах і больш-менш у цэхах ведаюць. Вопыт іх работы часамі абгаварваецца на брыгадным сходзе. Іх прыкладу слатуюць. Але ўсё гэта замыкаецца ў брыгадных і рэдка ў цэхавых рамках і не робіцца здымацкам усяго завода. Прыклад перадавікоў не ўплываецца на срынцыповую вышыню для далейшага разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва.

Кіраўнікі завода «Пролетарый» чулі аб Стаханаве і яго таварышпах, ведаюць, што стаханавскі рух зрабіўся спатам новага ўдому сацыялістычнага спаборніцтва ў Данбасе. Аднак яны і не падазраюць, што ў іх на заводзе ёсць свае Стаханавы, ёсць свае выдатныя перадавікі.

При актыўнай дапамозе і рэканструкцыі Алера сыны буйных гандлёвых-лізіянаў Ліўшчы і Мароў былі прыняты ў члены партыі. У часе праваркі партыяўнаменту Алер усімі сродкамі імкнуўся выказаць Мароў.

Гандлёва-лізіянка Промер зварулася да Алера, каб ён дапамог ёй стаць членам праўлення жэста. Алер адвотна выканаў гэту прось-

рахаў і шп. На рэканструкцыю Мартычана гэтыя чужыя ўступілі ў партыю, якія зараз у часе праваркі партыяўнаменту выкрыты і выключаны з партыі.

Правільна паступіў Бабруйскі райком партыі, калі выключыў з партыі дапаможнікаў класаварожных элементаў — перараджэнцаў Алера і Мартычана.

С. Р.

Прывядзем прыклад з барысаўскай школы. Вучань-пятикласнік, які да гэтага часу вучыўся вельмі добра, адразу перастаў займацца, зрабіўся грубым, рэзкім; часам плача, трымаецца далёка ад таварышоў. Класны кіраўнік выклікала матку, пагутарыла з ёю. Выявілася, што бацька мае сувязь з другой жанчынай. Матка разам з сынам паехала да той жанчыны. Адбылася агідная сценка з бойкай, у якой хлопчык таксама прымаў удзел.

У выніку — глыбокая псіхічная траўма і змяненне ўсяго настрою і паводзін хлопчыка.

Пасля гутаркі не толькі з маткай, але і з бацькам, асажання імі ўсёй той шкоды, якую яны прыносяць свайму сыну праз уцягненне яго ў свой сямейны разлад, бацькі пачалі ўважліва

пачуць з аўляюцца першымі штуршком да перабудовы псіхікі чалавека. Алякуль робіцца зразумелым неабходнасць прыцягнуць усе тым выхаваўчыя сродкі, якія ўключаюць у сябе амацьянальны моманты: мастацкую літаратуру, кіно, театр і т. д. Не трэба бяцца рамантыкі, якая так палабаецца дзедам і так моцна ўплывае на іх.

Уважлівыя адносіны да вучня, веданне яго нахілаў, здольнасцей, інтарэсаў, цесная сувязь з сям'ёй, адсутнасць шаблона, стандартаў у рабоце — вось тым шляхі, якія забяспечыць нашай школе выхаванне здаровай змены, якія дапамогуць ёй перавыхаваць цяжкіх дзяцей, ператварыць іх у здаровых савецкіх грамадзян.

Навуковы работнік навукова-даследчага інстытута школьнай педагогікі В. АНДРЭВА.



Комсомольцы 42-й рускай школы Б. Каплан, А. Гурыновіч, М. Почтар, Ю. Шах-Атуні, Я. Олькіс і Мільчын.

яшчэ не даў. Завод імя Сталіна, які хоць і шэфствуе над будоўляй, але к тэрміну не даў яшчэ дзве рамы для варот. Не хапае 120 пагонных метраў бетонных труб для пракладкі калектара. Усё гэта — тормазы ў рабоце. Прыходзіцца змяняць графік. Але работа не спыняецца і з кожным днём набліжаецца к канцу.

Трэба адзначыць вялікую дапамогу будоўлі з боку райкома КП(б) і райвыканкома кадрамі, матэрыяламі і культурным абслугоўваннем рабочых. Шэф будоўлі — Раслаўскі вагонарамонтны завод паслаў ударную брыгаду мантажнікаў з сямі чалавек. Дружны калектыв рабочых змагаецца за пуск вагонарамонтнага пункта к 1 лістапада.

Н. ГАСМАН.

ЗАВОД ІМЯ ЛАНЦУЦКАГА У 1936 ГОДЗЕ

У 1936 г. завод імя Ланцускага (Томель) павялічвае выпуск прадукцыі на 20 проц. Калёсныя пях выпускае 3 тысячы калёсных пар, кавальскі пях 2.400 тон пакоўкі, 15 тысяч расор, сталеліцейны пях ласць 2.500 тон сталі.

У кавальскім і ліцейным пяху арганізаваны брыгады вучняў для падрыхтоўкі фармаўшчыкоў, сталевараў, рэсортчыкаў кавалёў.

Асноўныя сумы капіталаўкладанняў будучы скарыстаны на пераабсталяванне каналізацыі, валаправоднай асвятляльнай і наветраправоднай сеткі, на сканчэнне кацельнага і сталеліцейнага цэху.

У 1936 г. намечана лабудова заводскага дома адпачынку, дзіцячых ясляў і дома спецыялістаў.

Сёння і заўтра Гомельскага шклогіганта

Хутка споўніцца два гады з моманту пуску гомельскага механізаванага шклогавода імя Сталіна. Тэрмін зусім дастатковы для таго, каб падвесці тэхніка-эканамічны вынікі і глыбока прааналізаваць увесь пройдзены этап.

Гэтыя два гады даюць шмат павучальнага матэрыялу для гаспадарнікаў і партработнікаў, пачынаючы, як вельга кіраваць. Многім памятна першы год (1934) работы завода. Не глядзячы на тое, што ўрад вызначаў вельмі паніжаны план, Гомшкло яго не выканала (85 проц. выканання ў 1934 годзе). Будучыні здаў завод эксплуатацыйнікам з вялікай колькасцю недаробак, у прыватнасці — па сістэмах генерацыі торфу. Вышла так, што сэрца завода мела арганічны парок і вельмі доўгі перыяд за гэта прышлося расшчавацца. Нярэдка былі выпадкі тэхнічных аварыяў як на газастанцыі, так і ў машынаваным пяху. Два разы Камісія савецкага кантроля адзначала гэтыя буйныя недахопы будоўніцтва.

Патрабавалася асобае ўмяшанне ЦК КП(б) і асабіста тав. Гітало. Брыгада Цэнтральнага Камітэта аказала канкрэтную дапамогу заводу. Кіраўніцтва было зменена. Завод рашуча ачышчаўся ад класаварожных элементаў. Лепшыя кадравыя рабочыя атрымалі больш спрыяючыя бытавыя ўмовы. Новае партыйнае кіраўніцтва, апіраючыся на перадавых

рабочых, разгарнула шырокую партыяна-масавую работу.

Результаты гэтай дапамогі былі здзіўляючыя. Пасля самага нізкага пункту работы першага квартала 1935 года, калі выпрацоўка даходзіла да 88,9, а часам толькі да 66 проц., — пачаўся пералом. Ужо ў другім квартале план быў выканан на 104,4 проц. Нават, калі Наркамлегпром СССР з ліпеня павялічыў праграму на 18 проц., завод паспяхова справіўся і з гэтым заданнем. У ліпені план выканан на 102,5 проц., а ў жніўні — 102,8 проц. На суме вышэйшых гатункаў шкла завод дасягнуў планавых норм, хоць некалькі недадаў першагатунковай прадукцыі (3—4 проц.).

Калі раней бой шкла даходзіў да 32—35 проц., то зараз ён зніжан да 24 проц. (дапуск каамаі планам бой — 22 проц.). Заданне па выпрацоўцы эксспартнага шкла для ўсходніх і заходне-еўрапейскіх рынкаў зараз выконваецца.

2.

За апошні год, аднак, вельмі значна прасунулася ўперад савецкая навукова-тэхнічная мысль у шкляной справе. Тое, што ў нядаўнім мінулым здавалася «мяжой», апошнім словам замежнай тэхнікі, — цяпер ужо робіцца недастатковым. Прабыванне нашых работнікаў шкляной прамысловасці за граніцай паказала, што мы ў некаторых адносінах адстагі з таго часу, як перанялі метал Фурко (1926 год). Там ужо пры-

мяняюцца новыя спосабы вытворчасці шкла выходцаў Бальберна, Грэгорыуса-Пітсбургга, прымяненне якіх значна павялічыць прадукцыйнасць і якасць прадукцыі.

Аказалася таксама, што савецкія вучоныя і спецыялісты, ідучы сваімі ўласнымі правільнымі шляхамі даследвання, знаходзяць метады найбольшага скарыстання тэхнічнага абсталявання, усяго таго, што яно можа даць. Вопыты перадавога Канстанцінаўскага шклогавода (УССР), якія праводзіліся за апошні месяцы, даюць падставу разлічваць на новы ўздым шкляной індустрыі і пераконваюць у тым, што шляхі, выбраныя навукова-тэхнічнай мыслью, з'яўляюцца правільнымі.

Наша задача — хутчэй укараніць перадавыя заграічныя і айчыны вопыты, бо перад тварам новых задач усе нашы цяперашнія дасягненні завода ўжо яўна недастатковы і было-б алілуйшчынай безупынна казыраць ім. У радзе апошніх рашэнняў урад патрабуе ад работнікаў шкляной прамысловасці рэзкага павышэння колькасці і якасці бемскага шкла. Гомшкло прыступае цяпер да рэалізацыі гэтых указанняў. На чацверты квартал 1935 года вытворчая праграма завода ўзрастае на 25 проц. супроць аператыўнага плана.

Якімі шляхамі пойдзе ажыццяўленне павышанага плана? Мы-ж маем справу ў шкляной прамысловасці з механізмамі, для якіх, здавалася-б, існуюць нейкія

тэхнічныя «межы». Гутарка ідзе цяпер якраз аб тым, каб парушыць гэтыя «межы» і рэцэпты прыгатавання шкла, якія здаваліся непаўторнымі на працягу дзесятка гадоў.

У першую чаргу змяняецца састаў самага шкла. Цяперашняя рэцэптура шыхты (сума матэрыялаў для шкловарэння) характэрна тым, што мае 16,2—16,5 вокісі натрыя. Шкло з-за гэтага было няўстойлівым перад атмасфернымі ўплывамі, што часткова затрудыняла экспарт у далёкія краіны. У ваннай печы і ў ванале Фурко шкломаса часта зарухала, што вяло да павышэння якасці і да павышэння браку.

Цяпер уведзіцца алюма-магнезіяльная шыхта. Сутнасць яе зводзіцца да змяншэння частак шчолачаў і замены іх вокіссю магнія. Завод цяпер будзе атрымліваць у межах Беларусі даламіт, у састаў якога ўваходзіць неабходны для новай рэцэптуры магній. Новы састаў шыхты павялічыць вязкасць шкломасы і дасць магчымасць павялічыць хуткасць механічнага выпягвання ленты шкла з каналаў, наколькі рэзка паліпшаецца працэс шклоўтварэння.

Натуральна, што завод павінен быў сур'езна падрыхтавацца да ўкаранення новага састава шкла (тэрмін і кастрычніка). Раз уведзіцца даламіт, то гэта значыць, што перш чым ссыпаць яго ў печ, трэба яго сушыць, драбіць, ачышчаць. Узнікла пытанне аб абсталяванні таго цэха, які гатуе жыўнасць ванным печам, — састаўнога цэха. Трэба адкрыта сказаць, што гэта работа ідзе пакуль вялікімі тэмпамі. Яшчэ не ўстаноўлена дадатковае абсталя-

ванне ў гэтым цэху. Не гатова сушылка. Няма дастатковага запаса даламіту. Не падрыхтаваны лодачкі (агнетывалая форма, з шчыліны якой ідзе ліст шкла) з аднаведным дыяметрам конуса шчыліны. Вельмі мала зроблена для ўстаноўкі ў машынных камерах Фурко халадзільнікаў аднаведнай канфігурацыі (формы).

Новая шыхта — гэта толькі палова задачы. Новы-ж састаў шкла (а гэта не малая рэвалюцыя тысячагадовай гісторыі шкла) для таго і ўводзіцца, каб больш было гатовай прадукцыі з адной ваннай. Нам трэба дабіцца большых свечасова паставіць пытанне аб далейшым тэхнічным аснашчэнні гіганта шкляной індустрыі, якім з'яўляецца гомельскі завод.

Бліжэйшыя гаспадарчыя і тэхнічныя перспектывы работы завода не абмяжоўваюцца толькі змяненнем шыхты і рэжыму работ машын Фурко. Зараз, як ніколі, свечасова паставіць пытанне аб далейшым тэхнічным аснашчэнні гіганта шкляной індустрыі, якім з'яўляецца гомельскі завод.

Завод мае дзве печы: адну сістэмы Гобе, другую сістэмы Бермана з 12-ю і 13-ю машынамі. Пераважна гэтыя машыны даюць ленту шкла шырынёй у 1,2 метра. Затрапіўшы параўнальна вямнога сродкаў і змяніўшы вузкія машыны шырокімі (1,6 метра), завод зможа з той-жа печы мець яшчэ 25 проц. шкломасы. Гэта перабудова павінна быць праведзена. Галоўшкло і беларускія гаспадарчыя арганізацыі павінны дапамагчы заводу ў перыяд студзеньскага рамонтнага пяху рэалізаваць гэту рэканструкцыю.

Не пазней, чым праз 3—4 месяцы трэба ажыццявіць другую цікавую тэхнічную задачу: утворыць шырокай засыпкі кампанентаў (частак шкломасы) у печ. Сутнасць гэтага метада заключаецца ў тым, што ў максімальнай ступені скарыстоўваецца рэактыўная паверхня матэрыялаў шыхты. Вя-

дзэння хуткасці да 70 метраў у

гадзіну. Такім чынам, заграічныя нарматывы будучы пераўзойдзены. Злучыўшы два элементы — новы састаў шкла з вялікімі хуткасцямі выпягвання ленты, завод імя Сталіна ўжо цяпер мае цвёрды намер вырашыць задачу павышэння колькасці шкла на 25 проц. да канца года і ледзь не на 100 проц. у 1936 годзе.

3.

Завод мае дзве печы: адну сістэмы Гобе, другую сістэмы Бермана з 12-ю і 13-ю машынамі. Пераважна гэтыя машыны даюць ленту шкла шырынёй у 1,2 метра. Затрапіўшы параўнальна вямнога сродкаў і змяніўшы вузкія машыны шырокімі (1,6 метра), завод зможа з той-жа печы мець яшчэ 25 проц. шкломасы. Гэта перабудова павінна быць праведзена. Галоўшкло і беларускія гаспадарчыя арганізацыі павінны дапамагчы заводу ў перыяд студзеньскага рамонтнага пяху рэалізаваць гэту рэканструкцыю.

Не пазней, чым праз 3—4 месяцы трэба ажыццявіць другую цікавую тэхнічную задачу: утворыць шырокай засыпкі кампанентаў (частак шкломасы) у печ. Сутнасць гэтага метада заключаецца ў тым, што ў максімальнай ступені скарыстоўваецца рэактыўная паверхня матэрыялаў шыхты. Вя-

дзэння хуткасці да 70 метраў у гадзіну. Такім чынам, заграічныя нарматывы будучы пераўзойдзены. Злучыўшы два элементы — новы састаў шкла з вялікімі хуткасцямі выпягвання ленты, завод імя Сталіна ўжо цяпер мае цвёрды намер вырашыць задачу павышэння колькасці шкла на 25 проц. да канца года і ледзь не на 100 проц. у 1936 годзе.

Бліжэйшыя гаспадарчыя і тэхнічныя перспектывы работы завода не абмяжоўваюцца толькі змяненнем шыхты і рэжыму работ машын Фурко. Зараз, як ніколі, свечасова паставіць пытанне аб далейшым тэхнічным аснашчэнні гіганта шкляной індустрыі, якім з'яўляецца гомельскі завод.

Завод мае дзве печы: адну сістэмы Гобе, другую сістэмы Бермана з 12-ю і 13-ю машынамі. Пераважна гэтыя машыны даюць ленту шкла шырынёй у 1,2 метра. Затрапіўшы параўнальна вямнога сродкаў і змяніўшы вузкія машыны шырокімі (1,6 метра), завод зможа з той-жа печы мець яшчэ 25 проц. шкломасы. Гэта перабудова павінна быць праведзена. Галоўшкло і беларускія гаспадарчыя арганізацыі павінны дапамагчы заводу ў перыяд студзеньскага рамонтнага пяху рэалізаваць гэту рэканструкцыю.

Не пазней, чым праз 3—4 месяцы трэба ажыццявіць другую цікавую тэхнічную задачу: утворыць шырокай засыпкі кампанентаў (частак шкломасы) у печ. Сутнасць гэтага метада заключаецца ў тым, што ў максімальнай ступені скарыстоўваецца рэактыўная паверхня матэрыялаў шыхты. Вя-

Інжынер А. СМАЛЕНСкі, ЗІН, ГАРЫН.

Насустрэч усебеларускаму злёту ільнотрапальшчыц—ударніц

СКАРЫСТАЕМ ЛЕПШЫ ВОПЫТ ПЕРАДАВІКОУ ЗАХОДНЯЙ ВОБЛАСЦІ У БАРАЦЬБЕ ЗА ВЫСОКУЮ ЯКАСЦЬ ВАЛАКНА



Дэлегацыя БССР на абласным злёце ільнотрапальшчыц Заходняй вобласці — Керэнікова Л. І. (калгас «Луч Октября», Дубровенскага раёна), Кавалёва — член ЦВК БССР (калгас «Беларуская вясна», Лёзнінскага раёна), Кісялёва (калгас імя Парыжскай камуны, Аршанскага раёна), Луцка Н. І. (калгас «Савецкая Беларусь», Сенненскага раёна), Кароўніцаў П. І. (ЦК КП(б), Банюкава О. (калгас «Чырвоны сцяг», Аршанскага раёна), Латысова (калгас імя Кірава, Шклоўскага раёна), Бароўчанка А. (Наркомзем БССР) з т. Румянцевым — сакратаром обкома ВКП(б). Ф. Румянцаў гутарыць з калгасніцай Кавалёвай — членам ЦВК БССР. Фото ЗВЛЯНЕЎСКАГА.

Рэдакцыі газет „Рабочий путь“—орган обкома ВКП(б) Заходняй вобласці і „Звезда“—орган ЦК КП(б)Б сёння адначасова друкуюць абменныя поласы, у якіх паказан вопыт лепшых перадавых калгасаў у барацьбе за высокую якасць валакна.

Узброімся вопытам перадавікоў, зробім яго здабыткам усіх, каб заваяваць пяршынства ў саборніцтве з Заходняй вобласцю.

Кілонумары (Вопыт перадавога калгаса)

1. ТРАПАННЕ ПА САРТАХ.

Першыя два дні загадзя былі вызначаны як дні пробнага трапання. Па іх выніках меліся ў калгасе будаваць усе разлікі аб выпрацоўцы ў кілонумарах. На пробнае трапанне вылучылі 9 трапальшчыц ад усіх 5 брыгад, з ліку тых калгасніц, якія маглі паказаць добрую выпрацоўку і даць надзейны нумар валакна.

Сыравіну для трапання падрыхтавалі яшчэ напярэдадні і расклалі кіпамі асобна па нумарах трасты: з паўтаранумарнай у адзін бок і з 1,75 — у другі. Кожная кіпа сыравіны была звязана асобна і ў ёй было па 16 кілограмаў.

Новы парадак апрацоўкі патрабаваў, каб кожная трапальшчыца атрымала сыравіну для трапання па вазе. Але ўсталая пытанне: калі лепш уважваць трасты — да сушкі ці пасля? Заўвагі старшын калгаса Купцова былі грунтоўнымі і пераконнымі.

— Калі уважваць да сушкі — гаварыў ён, — можа атрымацца так: у адным выпадку траста будзе адной вільготнасці, у другім — другой. Вага, вразумела, будзе розная. А пасля сушкі вага будзе адвольная. Вось мы і памылімся адразу. Лепш уважваць прапаршаную трасты. А каб ведаць розніцу ў вільготнасці, будзем рабіць кантрольныя прамеры.

Так і прапаршлі трасты ўважваць прапаршанай перад мяццем, роўнымі долямі — па 20 кілограмаў. А каб пазнаць вільготнасць трасты да сушкі, дзве наступных еўні аднароднай трасты ўважвалі перад сушкай. Наступныя прамеры паказалі, што да сушкі траста мела вільготнасць 10 проц.

гага валакна.

— У нас цяпер у апрацоўцы была траста № 1,75 і № 1,50. Зірніце, што атрымалася, — гаварыў Купцоў — старшыня праўлення. — Кожнай трапальшчыцы мы ўважвалі кіпы высупанай трасты па 20 кілограмаў. Пры трапанні ільну № 1,75 атрымаліся розныя вынікі: колькасць валакна кісталася ад 5 кілограмаў да 4,6 кілограма; нумарнасць ад 12 да 16; процант чыстага выхалу ад 21 да 25.

— Цяпер даведаемся сярэдні выхал доўгага валакна. Для гэтага траба склаці лічбы процантаў усіх трапальшчыц. Атрымаецца 209. Гэту лічбу падзелім на 9 (па колькасці чалавек, якія трапалі). Атрымаецца 23 проц. Вось гэта і ёсць сярэдні процант доўгага валакна з трасты № 1,75.

Заадно выяснім і нумарнасць валакна. Памножым выпрацоўку кожнай трапальшчыцы на нумарнасць яе валакна і мы даведаемся колькі яна выпрацавала за мінулы дзень кілонумароў. У Кучаровай, напрыклад, атрымалася 156,8 кілонумароў, у Саўчанкавай — 150, а ў Вапчэнкавай толькі 102. Усе 9 трапальшчыц разам выпрацавалі ў першы дзень 1.179 кілонумароў. Гэту лічбу падзялілі на лічбу агульнай выпрацоўкі — 82,1 кг., атрымалася 14,3. Такім была сярэдняя нумарнасць валакна з трасты № 1,75.

Цяпер аб парме, — прапавіраў Купцоў. — Мінулы дзень працавалі далёка не поўнацю і выпрацавалі ў сярэднім па 9 кілограмаў валакна на чалавека. А Саўчанка, Чарнышова і Бубнова за той-жа час натрапалі па 10 і больш кілограмаў.

трасты. За выкананне гэтай нормы налічваецца 2,5 працэнтаў.

Хтосьці парайў: — Трэба папрасіць настаўнікаў, каб яны на класных дошках прыкладамі, як у задачах, растлумачылі калгаснікам, як гэта ў кілонумарах налічваецца надбаўка на прэмараванне.

3. ВАЛАННО ЗДАЦЬ ДА 1 ЛІСТАПАДА.

На гэтым пасяджэнні не абмежаваліся толькі распрацоўкай новай выпрацоўкі. Трапальшчыцы ўсё больш выразаю бачаць, што чым больш аднародна траста, тым больш атрымліваецца выхал доўгага валакна, вышэй і нумарнасць яго. Чаму-ж у такім разе падсартаванне трасты ўсё яшчэ далёка ад дасканаласці?

У значнай меры таму, што ва ўсіх брыгадах, апрача трэцяй, лён падймаюць са спецішчаў усё яшчэ граблямі. Толькі ў аднаго Каменскага — брыгадзіра 3-й брыгады — падймаюць лён уручную. Затое ў яго і траста падсартавана лепш, чым у другіх.

Праўленне цалкам падтрымала гэта патрабаванне трапальшчыц і забараніла брыгадзірам падймаць лён граблямі, каб ручным падняццем дабіцца яшчэ лепшага сартавання ільну.

Ціт Прохаравіч заўважыў, што валакно, якое трапалі пры ліктарах, горш апрацавана і яго нумарнасць ніжэйшая.

Праўленне хутка адгукнулася на сігнал Ціта Прохаравіча, калгаснага сартавальшчыка, і патрабавала ад брыгадзіраў, каб пры ліктарах трапалі лён толькі начорна, а каб канчаткова дятропвалі яго ўдзень.



Круглыя суткі працуе ад перавага рухавіка шасціпаравайная мліна калгаса «Пущыя вясна», перамяняючы ў суткі да двух тон трасты. Фото ЗВЛЯНЕЎСКАГА.

ІЛЬНОТРАПАЛЬНЫ АГРЭГАТ— ДОБРАЯ МАШЫНА

На ільнотрапальным агрегате я працую ўжо другі год. Гэта вельмі добрая машына. Яна нясе нам поўнае вываленне ад цяжкай працы.

У нашым калгасе набылі мы ільнотрапальны агрегат толькі ў мінулым годзе. Спачатку справа не клеілася. Многія з нас не ведалі, як прыступіць да гэтай машыны. Калі-ж машыну, як належыць устанавілі, то ўручную трапаль лён ніхто не захачаў. Прышлося праўленню калгаса ўстанавіць троххвонную работу.

За 8 гаўн работы большасць нашых трапальшчыц выпрацавалі на агрегате па 16—18 кілограмаў, здаючы валакно 12, 14 і 16 нумараў. Лён мы здалі дзяржаве задоўга да наступлення халадоў.

Што забяспечыла нам перамогу па трапанні ільну?

Перш за ўсё мы правільна арганізавалі працу і далёка завадалі ўсе правільна ўстаноўлены пры рабоце на агрегате: прышоўшы на работу, кожная жэна разам з брыгадзірам уважліва аглядала машыну і, толькі пераконаўшыся ў поўнай яе справнасці, прыступала да работы.

У пачатку пры чорным трапанні калёсы ўстанавілі так, каб яны кідалі 150—170 абаротаў у мінуту. Пры белавым трапанні прымянем больш заостраныя білы і косяк больш моцны абарот калёс (175—225 абаротаў у мінуту).

Шырыню шчыльна паміж вярштатам і трапальным білем накідаем для чорнага трапання ў 3 1/2 сантыметра (таўшчыней у два пальцы), а для белавога — у 2 1/2 сантыметра (таўшчыней у адзін палец).

Атропаня начорна жэны выварочваем унутраным бокам на паверхню і дятропваем канчаткова.

Калі набярэцца 3—4 кілограмы аднолькавага валакна, звязваем жэны ў кулітку, якую здаем сартавальшчыку ў прысутнасці брыгадзіра. Сёлета мы маем ужо два агрегаты і спадзяемся здаць валакно на 1 мотакада не ніжэй 12—14 нумара.

Таварышы жэныны! Калі ў нашым калгасе няма яшчэ трапальнага агрегата, дазваіцца ад праўлення, каб яго набылі або зрабілі на месцы.

СЯРГЕЕВА АНАСТАСІЯ ВА-

РАЗГОРНЕМ СПАБОРНІЦТВА ЗА ВЫСОКУЮ НУМАРНАСЦЬ ВАЛАКНА

ПІСЬМО КАЛГАСНІКАУ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ АРЦЕЛІ ІМЯ ШЫЛЬМАНА, ПАЧЫНКАУСНАГА РАЁНА, ДА УСІХ КАЛГАСНІКАУ І КАЛГАСНІЦ БССР.

Добрае валакно атрымалі мы злета. Апрацоўка ільну ў нашым калгасе разгарнулася поўным ходам. Мы ўжо здалі дзяржаве 57 цэнтнераў ільновалакна, што складае палову галавога плана. Сераважная частка валакна здала 6 нумараў і толькі невялікая колькасць — 14-м.

Поспех нашай работы заключваецца ў тым, што калгас добра апрацаваўся да апрацоўкі ільну. 11 мяльна-сушыльных нумароў былі падрыхтаваны свочасова, людзі расставлены правільна, газа, і літары, і вага, і мялі, усё было прыведзена ў патрэбны парадак; праца арганізавана з поўнае індывідуальнай здольнасцю.

Цяпер мы надзілі ўжо ўвесь план. Падзялілі яго па меры адназначна на асобных участках. А адзінствам строга сачылі інжынерам і яласці Андрэенка, Лавосей і Ёсяндэву Мефодзія, а жэны і ўсе брыгадзіры. Браці жэны і ўсе брыгадзіры. Браці жэны і ўсе брыгадзіры. Браці жэны і ўсе брыгадзіры.

туць, колькасць ударнікаў і ударніц павялічваецца. У гэтым мы пераканаліся, саборнічаючы з калгасам «Красный партизан». Саборніцтва моцна падцягвае адстаючых.

У нас у раёне, ды і ва ўсёй Заходняй вобласці, пачалося масавае прадоўжэскае саборніцтва калгасаў за выкананне планаў загатоўвак ільну да XVIII гадавіны Окцябра.

Мы ў сабе ў калгасе арганізавалі саборніцтва трапальшчыц, выпускаем наспонгазету на такую сістэматычна правяраем ход саборніцтва.

Дзяржава пільніць за лён вялікія грошы. Ці жарты гэта! Наш калгас за 114 цэнтнераў валакна 14 нумара атрымае больш 26 тысяч рублёў.

Ёсць за што папрацаваць! А за грошы цяпер можна набыць усё: і сувенку шаўвовую, і тудзі, і касцюм, і радыёпрыёмнік, і дожжак нікелеваны, і бялізну добрую. А

Цяпер мы надзілі ўжо ўвесь Палымалі яго на мёрны аддзяленні на асобных участках. аддзяленнем строга сачылі інжынеры на якасці Андрэенка і Ясяндзоў Мефодзія, а Ясяна і ўсе брыгадзіры. Браці павінна быць са спеціалістаў — гэта другі ўрадмайму. Гэта правіла мы добра ўспамі. Пры палымалі мы трасце тлум на росту, колеру і таўшыні. Адроз-ж правілі пробную падоўку, устанавілі норму выпадку. прапант выхаду друго-валакна і нумарнасць яго. Лён мнем на 12-вальной і на пачаткуных мятках. Мы ўстанавілі такі парадок: на пачатку заняты самыя лепшыя калгасніцы; мнем трасце пачынаюць астыўшыю; на работу выхад у 3—4 гадзіны раніцы, а ўвечары працуем за агнём; арганізавалі грамадскае харчаванне; мы ведаем дзяржаве толькі для адлежвання, а працалі наваём. выходзячы з выканання змны ў кіло-нумарам. Слэга як ніколі на ільноапра-цы шырока разгарнулася са-цыялістычнае спаборніцтва. Вяр-таўшыся з абласнога злёта кал-гасніц-трапальшчыц, наша леп-шая ўдарица Анастасія Піханаў-Бурчанкова якая натрапвае ў дзень 17—18 кгт ільну вы-хад і якасці, з'явілася арганіза-рам спаборніцтва сярод тра-пальшчыц. Наогул работа ўсе лепш, калі арганізавані; людзі хутчэй рас-

калгае за 114 пентнераў вала-14 нумара атрымае больш 26 ты-сяч рублёў. Ёсць за што прапрацаваць! А за грошы цяпер можна набыць усё: і сукенку шаўковую, і твёлі, і кашоі, і радыёпрыёмнік, і ложка нікелеваны, і бялізну добрую. А гэта мы цяпер купляем. Ужо на-дышоў час багатага жыцця. А ба-гацце, яно ў нашых руках зна-ходзіцца. Да балёрага, радаснага, шчас-лівага жыцця вяле нас партыя большавікоў, наш урал, наш ролі-ны **СТАЛІН**. Дык давайце-ж разам прапрацаваць і змагацца, каб мно-жыць нашы поспехі, павялічыць наша багацце. У заключэнне, нам хочацца пе-радаць шчырае калгаснае прыві-танне ўсім калгаснікам слаўнай Беларускай ордэна Леніна рэспуб-лікі. Давайце зробім гэта спаборніч-тва больш канкрэтным. Давайце паспаборнічаем, хто хутчэй і лепш апрацуе лён і здасць яго дзяржаве высокім нумарам, хто атрымае права ў дзень XVIII га-давіны Окцябра рэпартаваць краі-не і вялікаму Сталіну аб поўным выкананні абавязкаў перад дзяр-жавай па здачы ільновалакна. Па даручэнню агульнага схода калгаснічаў пісьмо пачісалі: старшыня калгаса, дэлегат II усесаюзнага з'езду калгаснікаў-ударнікаў **МІХАІЛ ПЯЛАУ** і калгасныя брыгадзіры, леп-шыя калгасніцы-трапальшчыцы і інспектары па якасці.

МАЙСТАР РЭКОРДНАЙ ВЫПРАЦОУЧІ

Дзень 23 верасня ў калгасе «Дзедушка» Дзедушка сельсаве-дзялення ільнаводства Сафонаўскага раё-на незвычайным. У гэты дзень вопытная калгасніца-ударні-ца **Лабасова Соф'я** за 10 рабочых гадзін натрапала 24 кілограмы ва-лакна чатырнаццатым нумарам, або прапрацавала 366 кілограмару. Лабасова больш, чым у два разы перакрыла сярэдняю норму вы-хадку, устанавленую ў калгасе. Аб рэкорднай выпрацоўцы Ла-басовай у той-жа дзень даведзіліся толькі паддубскія калгаснікі, і калгаснікі іншых суседніх калгасаў. Паведамленне аб рэкорднай вы-хадку Лабасовай зробленае на агульным злёце калгасніц-трапаль-шчыц, выклікала вялікі ўздым энтузіязму і палітычнай актыўнас-ці дэлегатаў злёта. Ударица кал-гаса імя Леніна, Тройцкага сельсо-вета, Анна Дударова праправавала

арганізаваць раённае спаборніцтва трапальшчыц, каб перакрыць вы-хадку Лабасовай. Наступныя дні спаборніцтва па-казалі, што першыства ў спабор-ніцтве астаецца за Соф'яй Лаба-совой. Так, напрыклад, 27 верасня за 6 гадзін работы з трасцы нумар 1,5 яна натрапала 13 кілограмаў 700 грам валакна трынаццатым нумарам. 28 верасня за такі-ж рабочы дзень Лабасова гэту норму пера-крыла, натрапаўшы 18 кілограмаў валакна. Трасца была № 1,5. Інспектар па якасці і брыгадзір прызналі валакно 12 нумарам. Удзельніца спаборніцтва — Кур-аўцава Варвара за 7 гадзін ра-боты натрапала 12 кілограм 300 грам. Трасца была нумарам 1,5. Якасць валакна прызнана 13 ну-марам. Першыства астаецца за Соф'яй Лабасовай.

ваць прасушанай перад мяцямі роўнымі долямі — на 20 кілогра-маў. А каб пазнаць вільготнасць трасцы да сушкі, ізве наступных ёўні аднароднай трасцы ўзважылі перад сушкай. Наступныя прамеры паказалі, што да сушкі праста ме-ла вільготнасць 10 проц. Кантрольнае ўзважванне сыраві-ны пасля мяцця паказала, што з кожнай 20-кілограмнай звязкі пра-сушанай трасцы ў часе мяцця адыходзіць 4 кілограмы кастрыпы. Кожная трапальшчыца атрымала такую кіпу сыравіны, і гэта аб-лягчае ўсе далейшыя разлікі. Мялі трасце не раней, як праз тры гадзіны пасля звязкі з ёўні, прычым з ёўні яе знімаюць ужо астыўшай. У трапанне мятая тра-ста пайшла толькі назаўтра рані-цай. **2. НОРМА ВЫПРАЦОУЧІ У КІ-ЛОНУМАРАХ.** Два дні 9 лепшых калгасніц праводзілі пробную апрацоўку іль-ну. А пасля, калі ўжо зусім вы-значыліся вынікі двухдзённай пробнай апрацоўкі ільну, сабрало-ся праўленне разам з брыгадзіра-мі ўстанавіць нормы выпрацоўкі: нумарнасць і працант выхадку доў-гага валакна па кожнаму нумару трасцы пасобку. Пачалі з працатта выхадку доў-

Цяпер аб норме, — прапрацаваў Купцоў. — Мінуты дзень праца-валі далёка не поўнацю і выпра-цавалі ў сярэднім па 9 кілограмаў валакна на чалавека. А Саўчанка, Чарнышова і Бубнова за той-жа час натрапалі па 10 і больш кіло-грамаў. Калі ўзяць поўны рабочы дзень, то для трасцы № 1,75 мы можам узяць норму ў 14 кілогра-маў на дзень. А памножышы гэ-ту лічбу на нумарнасць, г. зн. 14 на 14,5, мы будзем мець лічбу 203 Гэта і ёсць кілонумар для трасцы № 1,75. Для трасцы № 1,50 норму вы-хадку доўгага валакна ўстанавілі ў 22,5 проц., нумарнасць—12,5, дзённую норму ручнога трапання —12 кгт. і ўсё гэта склаае 150 кілонумароў. Для трасцы № 1,25 выхад доў-гага валакна вызначылі ў 21 проц., нумарнасць 11, дзённая норма выпрацоўкі 11 кгт., або 121 кілонумар. Для двухнумарнай трасцы ўста-навілі 256 кілонумароў, г. зн. дзённая выпрацоўка 16 кілограмаў 16 нумара пры 25 проц. выхадку доўгага валакна. Ва ўсіх гэтых выпадках про-цант выхадку доўгага валакна вы-лічваецца ў адносінах да сушанай

насць ніжэйшай. Праўленне хутка адгукнулася на сігнал Ціта Прохаравіча, кал-гаснага сартавальшчыка, і патра-бавала ад брыгадзіраў, каб пры ліх-тарах трапалі лён толькі начорна, а каб канчаткова датрапвалі яго ўдзень. Яшчэ ў пуні, дзе трапалі лён, нехта сказаў, каб у часе трапан-ня аддзяляць кудзелю ад паклі. Другія праправавалі, каб збіваць кастрыцу ў адным месцы, а да-тронваць канчаткова валакно ў другім. Так адыходзі валакна не будучы змешвацца з кастрыцай і калгас будзе мець добрую кудзе-лю. Апошняя заўвагі ў пратакол не запісвалі, але цвёрда дагаварылі-ся: валакно адвозіць на загатоў-чы пункт пасля адлежвання — праз 5—6 дзён. І кожны раз на чале абоза павінен быць сам кал-гасны сартавальшчык, Ціт Проха-равіч Казлоў. Яго вока за якасцю ільну павінна быць да самага канца. У той-жа дзень увечары калгас-ны сход зацвердзіў распрацава-ныя праўленнем нормы. **АЛ. ІАСОНАУ** (Калгас «Путевая звезда», Бельскага раёна, Заходняй вобласці).



Адне з лепшых трапальшчыц калгаса «Путевая звезда» (Бельскі раён) Каськова Анастасія з пер-шым кульном натрапаннага валакна. Фото МАРАКІНА.

вакі ўсе правілы, устанавленыя пры работе на агрегатах: прышоў-шы на работу, кожная змена ра-зам з брыгадзірам уважліва агля-дала машыну і, толькі пераканаў-шыся ў поўнай яе справнасці, прыступала да работы. Атрымаўшы ад брыгадзіра ад-ляжаўшыюся трасце, мы загадзя разбіраем яе па асобных жменькі снага раёна.

Таварышні жанчыны! Калі ў нашым калгасе няма яшчэ тра-пальнага агрегата, даўвайцеся ад праўлення, каб яго набылі або зрабілі на месцы. **СЯРГЕЕВА АНАСТАСІЯ ВА-СІЛЬЕУНА.** Калгас «Путь Ильича», Меды-цкага раёна.

НЕ НИЖЭ 16 НУМАРА

Добры лён урадзіўся ў нашым калгасе. Пробныя распрацоўкі тра-сты паказалі, што валакно мы здо-мо не ніжэй 16—17 нумароў. Як мы дабіліся высокага ўра-джання ільну і добра і якасці валак-на? За спеціалістамі ў нашай брыга-дзе сачыў брыгадзір Шаранкоў Канстанцін. Ён штодзённа браў пробы. Падымалі лён толькі рукамі, граблямі не дазвалялі. У часе на-хання падсарткоўвалі трасце зноў і пасля прасушкі на полі ў конусах злезлі снапы розных сарткоў у асобныя рыгі. Мяцё ільну мы пра-


водзілі на чыгунай машына-вальнай малцы. Прамытай трасце даем адлежку. Трапанне сыравіны пачынаем на другі з часам і на трэці дзень пасля мяцця. Добра аляжаўшыся сыравіна дае валакно лентыстае, гібкае і масляністае. Такое валак-но і адрываецца даражэй. На ільне мы праправавалі толькі звеннямі. У звеннях арганізавалі індывідуальную злезальшчыню. **ЮРЧАНКОВА Е. П.** з калгаса «Верны шлях», Панізёўскага раёна, член прэзідыума аб-ласнога злёта ільнотрапаль-шчыц (Заходняя вобласць).

НАШ ЛЁН ПАВІЧЕН БЫЦЬ ЛЕПШЫМ У СВЕДЭ

У калгасе імя Леніна, Холм-Жыркаўскага раёна, была правед-зена пробная апрацоўка трасцы У нашай брыгадзе гэта работа бы-ла арганізавана наступным чынам пад кіраўніцтвам брыгадзіра Кан-станціна Арлова і сартавальшчы-ка ільназавода т. Марчынкіна былі адабраны роўныя сарты трасцы. Пасля прасушкі і адлежкі трасцы была зважана ад кожнага сорту па 50 кілограмаў. Мялі трасце на двухвальной машыне. Пасля мяцця сыравіну зноў зважылі. Вынікі атрымаліся такія: ад 50 кілограмаў трасцы № 1 пасля мяцця асталося 35 кі-лограмаў, з трасцы № 1,25—37 кілограмаў, з трасцы № 1,50—38 кілограмаў. Пасля ўзважвання і адлежкі трасцы на працягу 6 гадзін мы прыступілі да яе трапання. Калі трапанне было скончана брыгадзір і сартавальшчык аб-вясцілі нам, што трасца № 1 дала валакно 10 нумарам. За дзень мы натрапалі 8 кілограмаў валакна. Такім чынам, са 100 кілограмаў

трасцы мы атрымалі 16 кілограмаў доўгага валакна, або 160 кілонума-роў. Норму выпрацоўкі для гэтай трасцы ўстанавілі на адну трапаль-шчыцу 80 кілонумароў. З трасцы № 1,25 атрымалі ва-лакно 11 нумарам, а выхад за дзень — 10 кілограмаў. Для гэтай трасцы ўстанавілі норму выпра-цоўкі ў 110 кілонумароў пры 20-проц. выхадзе доўгага валакна. З трасцы № 1,50 атрымалі ва-лакно 12 нумарам. Выхад за дзень — 12 кілограмаў. Норма вы-працоўкі ўстанавлена ў 144 кіло-нумароў пры 22-проц. выхадзе доўгага валакна. Усім калгасніцам БССР раю да-магацца ўстанавлення нормы вы-працоўкі ў кілонумарах у сваім калгасе для таго, каб яшчэ больш павялічыць заможнасць кожнага калгаса і калгаснікаў, каб наш со-вецкі лён сапраўды быў самы леп-шы ў свеце. **А. ПЯЕЛАВА** — дэлегатка абласнога злёта іль-нотрапальшчыц.

Матэрыял арганізаван брыгадай абласной газеты «Рабочий путь»: **ВАТОЛІНЫМ, ІАСОНАВЫМ, КАВАЛЁВЫМ, ВЕЛІЧКО.**



Переход «Сталінград», прайшоўшы ў адну навігацыю вялікі Паўночна-морскі шлях, адправіўся ў новы рэйс праз Мурманск і Лондэн у Ленінград. На бярту «Сталінграда» 842 стандарты пэсу, прынятага ў аэлярыям парту на Ігарцы. 28 верасня «Сталінград» прыбыў у Лондэн.

НА ЗДЫМКУ: «Сталінград» на рэйдзе ў лонданскім парту.

ПА ФАБРЫКАХ І ЗАВОДАХ

□□□

ПАШЫРЭННЕ ШВЭЙНАЙ ФАБРЫКІ «КОМІНТЭРН»

Гомельскую швэйную фабрыку «КомінтэРН» праектуецца перавесці ў новае памяшканне, дзе знаходзіўся раней Механічны інстытут. З пераходам у новае памяшканне на фабрыцы колькасць рабочых павялічваецца на 500 чалавек. Расшырэнне адбудзецца галоўным чынам за кошт шапачнага цэха, дзе апраца мужчынскіх шапак будучы вырабляцца жаночыя шляпы розных фасонаў. На перавод фабрыкі і прыстаўаванне памяшкання, а таксама для стварэння адпаведных бытавых умоў рабочых (сталоўка, яслі) Наркаммясцпрамам адпусьваецца адзін мільён рублёў.

НОВЫ ВАТНЫ ЦЭХ НА ФАБРЫЦЫ «СЦЯГ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫ».

15 кастрычніка на швэйнай фабрыцы «Сцяг Індустрыялізацы» (Віцебск) адкрываецца новы ватны цэх. Раней вата прысцэгвалася да падкладкі ў асноўных цэхах, што спрыяла антысанітарнай і перападкіджала правільнай арганізацыі вытворчага працэсу.

Значна пашыраецца пашывачны цэх; у чацвёртым квартале ён выпусціць 300 тыс. целагреяў і 22 тыс. шаравар.

МЕХАΝІЗАЦЫЯ БОЙН.

У пачатку 1936 года ў Крычаве і Асіпавічах спачнецца будаўніцтва двух механізаваных боень. Усе працэсы на новых бойнях будуць механізаваны на апошняму слову тэхнікі (машынная падача туш, зняццё скуры і т. д.).

Месячнік тэхнікі

1 кастрычніка ў БССР пачаўся месячнік тэхнікі, які праводзіцца з мэтай асянялення шырокіх працоўных мас з навіейшымі дасягненнямі тэхнікі ў розных галінах прамысловасці і абмену вопытам інжынерна-тэхнічных работнікаў. Месячнік тэхнікі ажыццяўляе сабою інжынераў, тэхнікаў і рабочых-ударнікаў у Белдзяржтэатры. З уступным словам выступіў старшыня оргкамітэта па правядзенню месячніка тав. Георгіадзе. Затым акадэмік С. Я. Вальфсон прачытаў даклад на тэму: «Культура двух светаў».

2 кастрычніка ў доме вучоных інжынер усесаюзнага інстытута торфу т. Н. О. Маркоўскі прачытаў лекцыю на тэму: «Брыкетаванне торфу». Лектар абмяца навуковага ўгрунтавання праблемы, падрабязна расказаў аб тым, як яна вырашаецца ў нас, у СССР, і за мяжой. Асабліва лектар падкрэсліў важнасць пастаўкі пытання брыкетавання торфу ў БССР.

— БССР, як ні адна з саюзных савецкіх рэспублік, — гаворыць т. Маркоўскі — мае ўсе даныя для пабудовы цэлага раду буйных торфабрыкетных заводаў. 12 — 15 проц. плошчы рэспублікі занята торфянымі масівамі. Уся прамысловасць Беларускай амаль цалкам можа быць пераведзена на торфабрыкетны апап.

Лекцыі штодзённа прыцягваюць сотні рабочых, ударнікаў-выдатнікаў, студэнтаў, навуковых прапаўнікаў, гаспадарнікаў, інжынераў і тэхнікаў.

ВОПЫТ ІНСТЫТУТА ЛЯСНОЙ ГАСПАДАРКІ

ПЯЦІГОДДЗЕ РАШЭННЯ ЦК ВКП(б) АБ ВЫНАХОДСТВЕ

26 кастрычніка спаўняецца 5 год з дня рашэння ЦК ВКП(б) аб вынаходстве. З 1 па 15 кастрычніка ў БССР праводзіцца падрыхтоўчая работа да адзначэння гадавіны гэтага гістарычнага рашэння. Разгортваецца справядачная кампанія нізавых саветаў таварыства вынаходцаў. На 11 буйнейшых прадпрыемствах рэспублікі Цэнтральны совет таварыства вынаходцаў зробіць справядачы аб сваёй рабоце.

Падрыхтоўчая работа праводзіцца пад лозунгам правяркі выканання рашэння ЦК ВКП(б) і ўказання тав. Сталіна: «Галоўнае цяпер — у людзях, аўладаўшых тэхнікай».

4.763 РАДЫЁУСТАНОУКІ

Далёка ад раённага цэнтры знаходзіцца саўгас «Жаліжжа», Прапойскага раёна. Але тут заўсёды ведаюць аб усіх падзеях, якімі багаты наш вялікі Савецкі Саюз. Аб гэтых падзеях калектыву дзевяціцца прасваю радыёўстаноўку.

У быту савецкага рабочага і калгасніка радыё карыстаецца вялікай павягай. На радыё слухаюць апошнія навіны, канцэрт, лекцыі, праходзяць курсы вучобы.

Расце сетка новых радыёўстановак. За 8 месяцаў гэтага года ў гарадах, саўгасах і калгасах БССР устаноўлена 1.709 новых эфірных радыёўстановак, радыёфікавана 64 партыйных аўдыторыі.

Зараз па БССР налічваецца 4.763 эфірных радыёўстаноўкі і 520 радыёфікаваных партыйных аўдыторыі. Гэта апраца дзiesiąткаў тысяч радыёкропак у кватэрах рабочых і калгаснікаў, якія абслугоўваюцца гарадскімі, раённымі, саўгаснымі і калгаснымі радыёвузламі.

КОНКУРС ПАШТОВЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАУ БССР

Прэзідыум Цэнтральнага выканаўчага камітэта СССР абвясціў усесаюзна конкурс на лепшае паштовае прадпрыемства па дастаўцы друку. Надаючы вялікае значэнне рабоце паштовага апарата ў абслугоўванні шырокіх мас падпісчыкаў савецкай дастаўкай друку, прэзідыум ЦВК БССР уключыўся ў гэты конкурс.

Прэзідыум ЦВК БССР даручыў цэнтральнай конкурснай камісіі правесці гэты конкурс з 1 кастрычніка па 1 студзеня 1936 года. У аснову конкурсу пакладзены паказальнікі, зацверджаныя старшынёй усесаюзнай конкурснай камісіі т. Унішліхам. Усім райвыканкомам, горсоветам і сельсоветам прэзідыум ЦВК прапанаваў разгарнуць вакол гэтага конкурсу масавую работу, уцягнуць у конкурс шырокія масы працоўных і палепшыць работу секцый сувязі.

М Е Н С К



Архітэктары Воінаў і Столяр закончылі праект вучэбнага корпуса Ленінскага партыйнага гарадна. У корпусе будзе размешчана 28 аўдыторыяў, вялікая чытальня, актовае зала на 280 чалавек. У цэнтральнай частцы перад уваходам знаходзіцца водны басейн.

НА ЗДЫМКУ: агульны выгляд парэдняй часткі вучэбнага корпуса.

РЕКАНСТРУКЦЫЯ РА- НІ СВІСЛАЧ.

Прэзідыум гарадскога савета ўсклаў на Белводгас работу па рэканструкцыі ракі Свіслач. У плане работ — пабудова плаціны і набярэжнай, паглыбленне русла ракі, упарадкаванне берагоў.

Вскіены праект павінен быць скончан у жніталадзе — снежні г. г.

НАДВОРЕ СЕННЯ.

Паводле даных бюро гідрометэаралагічнай службы БССР, сёння па Менску чакаецца наступнае надвор'е. Тэмпература днём 14—17 градусаў. Значная зменная воблачнасць. Днём праходзячы дождж. Вятры слабыя да ўмераных, паўднёва-заходніх, паўднёвых з пераходам да паўднёва-ўсходніх напрамкаў.

МАГАЗІН ШКЛЯНЫХ І ФАРФАРАВЫХ ВЫРАБАУ.

Свіння шкло-снаббыт БССР адчыняе ў Менску (Пляц Волі побач з гацініцай «Еўропа») новы магазін па продажу шкляных і фарфаравых вырабаў. У магазіне будзе гаспадарча і кухонная пасуда, вырабы з фарфару і т. д. Тавары, якія будзе мець магазін, паступаць не толькі з вытворчасці шклозаводаў БССР, але і з многіх прадпрыемстваў Савецкага Саюза.

ЯШЧЭ В ПЛАНЕРАУ.

Планерная станцыя аэраклуба імя Молакава набыла для фабрык і заводаў сталіцы 7 новых вучэбных планераў «УС-4» і адзін планер-парыцель «ПС-2». У гэтым месяцы планерная станцыя атрымае планер «Г-9», які прыстасаван да буксіроўкі і вытанання фігур вышэйшага пілатажу.

Р Э К О Р Д машыніста Л А Б К О

Машыніст менскага паравознага дэпо Л. Лабко паказаў рэкорды барацьбы за паскарэнне руху паяздоў, за высокую тэхнічную хуткасць 4 кастрычніка ён веў поезд № 819 ад станцыі Барысаў да станцыі Менск 1 гадзіну і 50 мінут замест вызначаных па раскладу 3 гадзіны 15 мінут. Ведучы гэты поезд, т. Лабко развіў тэхнічную хуткасць 44,4 кіламетра ў гадзіну замест нормы 29,61 кіламетраў.

Н. СТРЭЛЬЧАНКА.

— 0 —

Камбайн калгасніка Куцечка

Аграгабіет Наркамзема БССР у верасні атрымаў весткі, што калгаснік-інвалід т. Куцечка з сельгасарцелі «Чырвоная змена» (Стараларожскі раён) пабудаваў мадэль новага камбайна. Камбайн тав. Куцечка павінен адначасова ўносіць ўгнаенне, араць, сеець збожжавыя культуры і апрацоўваць глебу.

Тав. Куцечка пераведзён у Менск. Наркамзем прымацаваў да яго двух спецыялістаў для пэталёвай распрацоўкі праекта камбайна і забяспечыў яго наборам неабходных інструментаў для далейшай працы над вынаходствам.

З Д А Р Э Н Н І

ЗАТРЫМАНЫ ЗЛАДЗЕІ. Крым-вышукам у Менску затрыманы за рад зробленых кішэнных краж Анатолей Пасынкаў, якога раней судзілі за грабязь. Пры затрыманні ў яго забралі 4 гадзінікі.

2 кастрычніка гэтага года ў грамадзянкі Тамары Шчацінічнавай у канцідерскім магазіне па Ленінскай вул. у Менску ўкрадзена з кішэні 160 руб. Украў алодзей-гастралёр Іван Котаў, прыехаўшы з Смаленска. Котаў арыштован і прыцягваецца да судовай адказнасці.

СПЕКУЛЯНТЫ. За скуплю дробнай срэбнай манеты і спекуляцыю таргаснаўскімі бомамі арыштован М. А. Шыпіла — без пэўных заняткаў і месца жыхарства, ч якога пры вобыску знойдзена на 67 руб. 15 к. дробнай срэбнай манеты савецкай чэканкі.

За скуплю абліганай розных дзяржаўных пазык арыштован В. І. Левіт — былы гандляр, аараз без пэўных заняткаў, у якога пры вобыску знойдзена абліганай на суму 10.565 руб.

За спекуляцыю абуткам арыштована М. Н. Ямурава — без пэўных заняткаў, у якой у момант вобыску знойдзена 8 пар туфель.

АБУРАЮЧА ЗЛАЧЫНСТ

У гневакалічную клініку нага гарадка (Менск) была лена работніца Міхалеўчэ на нарадзіўшыся сямімі дзціма. Работнікі клінікі любяна сустрэлі маленькага дзіцяна нашай краіны. На дзень, ч часе дзяжурства м. Валасюк, дзіцё пачало м. Урач Лундзіна прапанаваў ласюк пакласці яго на праці біць укол і часта гармінавыканання ўказанню урача ажыло.

Калі тою гадзіна дна пачало абміраць, і Валасюк што яно памёрла і складала акт. Але пра некаты дзіцё зноў ажыло. Валасюк там у руках стаяла ў востры здзіўляючыся яго жгучае прымаючы ніякіх мер, яна на дачакалася канца свайго журства, перадала акт аб змяненні яе сямейна Кенігсберг.

— Бары акт, прыгадзіш роўна яно не выжыве... За час дзяжурства мелася пігбог дзіцяці не было ніякай дапамогі! У 4 гадзіны Кенігсберг прышла да поўнаключэння, што дзіцё зусім і спакойна чакала раіны.

Раіной Кенігсберг звараў урача Кейлінай, каб та я акт аб смерці дзіцяці. Пы акт Кейліна адмовілася, і я дзеўшы дзіцяці, адаслала ё да другога ўрача. Так з у руках Кенігсберг зварава многіх урачоў, і ні адзін з іх дадумаўся паглядзець дзіцё папісаным актам Кенігсберг несла дзіцё ў труперню...

У труперні дзіцё падляг Загалчык труперні Кулакоў здзіўлен небывалым вышам яго шматтаповай практыцы. Шы дзіцё, ён пачынае яго д. тара Клінічнага гарадка.

...Прад дзе гадзіны пасля падарожжа, дзіцё памёрла.

Згодна заключэння пры анатоміі Цітова, дзіцё пры яным доглядзе магло-б жыць ва аб смерці дзіцяці Міхалеўчэ ралана пракуратуры. Советсурова пакарае тых, хто душэнымі адносінамі даў дзіці дзіцё.

ПАВЕДАМ ПЕННІ

8 кастрычніка г. г. ў 7 гадзіна ў вялікім зале Дома партыі для партыйнага актыва і прадстаў горада Менска адбылася лекцыя на тэму: «Да пытання гісторыі большэвіцкай арганізацыі ў Закаўказзі» (па дакладу т. Рын).

Пасля лекцыі мастацкая чым Білеты, якія атрыманы на расія, будуць сапраўдны 6 рубіка.

Тыя арганізацыі, якія не атрымаў, могуць атрымаць у партактыва, пакой 22.

Дом партактыва пры коме КП(б)Б.

Нам. адк. рэдактара А. ДЖ

цы вытворчага прайску. Значна пашырэнца пашывачны прах; у чацвертым квартале ён выпушчыў 300 тыс. целагреек і 22 тыс. шаравар.

МЕХАΝІЗАЦЫЯ БОЯНІ.

У пачатку 1936 года ў **Крышаве і Асіпавічах** сачыцца будаўніцтва двух механізаваных боен. Усе працы на новых боенх будуць механізаваны па апошняму слову тэхнікі (машынная падача тлуш, зняцце скур і т. д.).

НОВЫЯ ЦАГЕЛЬНЫЯ ЗАВОДЫ

У 1936 годзе ў **Мозырскім і Дзельскім раёнах** пачнецца будаўніцтва двух вялікіх цагельных заводаў. Прадупынінасць кожнага завода — 9 мільёнаў цаглін у год і адзін мільён чарапіцы. Агульны капіталаўкладанні на пабудову гэтых заводаў складаюць 4 мільёны рублёў.

ЗВОДКА

ВЫКАНАННЯ ПЛАНА ПА ВАЛАВОЙ ПРАДУКЦЫІ САЮЗНАЙ РЭСПУБЛІКАНСКОЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР ЗА ТРЭЦІ КВАРТАЛ 1935 ГОДА.

Уся прамысловасць	104,2
З лесазагатоўкамі	104,1
Без лесазагатоўкаў	105,9
САЮЗНАЯ	105,9
З лесазагатоўкамі	110,4
Без лесазагатоўкаў	110,7
ІІІ. Наркамлетпрама	101,5
ІV. Наркамхарчпрама	111,6
V. Наркомунтгандля (Беллгандлародніна)	54,1
РЭСПУБЛІКАНСКАЯ	102,1
1. Наркаммясцпрама	102,2
ІІ. Наркомтаса (Белэнергатрест)	96,9
Кіраўніцтва народна-гаспадарчага ўчоту БССР.	

ПЛАН ЯКАЗАГАТОВАК БЕЛКА АПСАЮЗАМ ПЕРАВЫКАНАН

Сістэма Беларускага дзятэрмінова выканала галавы план загатоўак яек. Сістэма павінна была загатоўіць 20 тыс. скрынак яек, на 25 вересня загатоўлена 20.803 скрынкі. Па распараджэнню ўпаўнаважанага Камітэта Загатоўак пры СНК БССР па БССР, усім дэцэнтралізаваным загатоўшчыкам зараз прадастаўлена права, побач з планавымі загатоўшчыкамі ў раёнах іх дзейнасці раагарнуць работу па дэцэнтралізаваных загатоўках яек для забеспячэння патрэб рабочых сваіх прадпрыемстваў.

ных торфабрыкетных з — 15 проц. плошчы рэспублікі занята тэрэфінымі масівамі. Уся прамысловасць Беларусі амаль палкам можа быць перавезена на торфабрыкетны апал.

Людзі штодзённа прыгніваюць сотні рабочых, ударнікаў-выдатнікаў, студэнтаў, навуковых прапаганднікаў, гаспадарнікаў, інжынераў і тэхнікаў.

ВОПЫТ ІНСТЫТУТА ЛЯСНОЙ ГАСПАДАРКІ

ГОМЕЛЬ. 4 кастрычніка. У лабараторыях Гомельскага навукова-даследчага інстытута лясной гаспадаркі праводзіцца цікавая навуковая работа.

У эксперыментальным пітомніку, арганізаваным у гэтым годзе, пачаты вопыты па вырошчванню хуткарастучых парод канадскага топаля, лязы і іншых лісцевых дрэў. Вылучаюцца пятае выроччванія маразастойкіх дубоў. Тагоама ўпершыню аблета інстытут пачаў вывучаць уплыў рэнтгенаўскіх праменняў на чарапкі топаля з мэтай змацнення росту і ўтварэння новых відаў гэтых дрэва. Галавыя парасткі дасягнулі больш двух метраў вышыні.

Раней для барацьбы з лясным шкоднікам — сасновым пілільшчыкам ужываўся авіяхімічны метал барацьбы. Але гэты метал дорага абыходзіўся. Аблета, ўпершыню ў Саюзе, лабараторыя інстытута праводзіць вопыты барацьбы з лясным шкоднікам біяхімічным металам, шляхам заражэння яечка пілільшчыка другім шкоднікам. Для гэтага ў лабараторыі культывуецца зерневая моль, як перадачык для заражэння пілільшчыка. Гэты метал барацьбы з пілільшчыкам значна танней абыходзіцца. Вопыты перанесены ў лясы.

Упершыню ў Саюзе аблета ў хімічнай лабараторыі атрымаў спірт з гнілой дрэваісны сасны. Яго атрымана нават больш, чым са адаровай. Вялікую навуковую работу праводзіць у інстытуце 70-гадовы акадэмік **Шкятэлаў**. Ён працуе над скарыстаннем адыходаў кляновага соку. Яму ўдалося атрымаць яблечную кіслату, якая ўжываецца для каніткаў. У сваёй лабараторыі акадэмік Шкятэлаў атрымаў ўпершыню новы эфір са смалістых кіслот. Па сваіх уласцівасцях гэты эфір можа атрымаць шырокае прымяненне ў лака-фарбавай прамысловасці. Зараз акадэмік Шкятэлаў праводзіць вопыты па дэталёваму вывучэнню ўласцівасцей эфіру.

ЭКСПАНАТ ДЛЯ ВЫСТАУКІ

МАГІЛЕЎ. 4 кастрычніка. (Кор. «Звязда»). Бычок «Сілко» жывёлагадоўчай фермы калгаса «Компінтэрн», Чырвонапольскага сельсавета, пры саміжненнем узросце важыў 65 кілограмаў — на многа больш звычайнага. Бычок мае прыгожы выглед, ён светлабуррай масці. Праўленне калгаса гадзе бычка «Сілко» як экспанат для сельскагаспадарчай выстаўкі 1937 года.

НОВАЯ СТАЛОВАЯ. Учора ў памяшканні былой сталовай ЗВК адкрылася новая сталовая трэста «кафа-рестаран». Сталовая мае некалькі добра абсталяваных і утульных пакояў. На востраве ўдзень і ўвечары прае аркестр.

цы ракі Свіслач. У плане работ — пабудова плаціны і набаражнай, памылённае русла ракі, упарадачэнне берагоў.

Вскіяны праект павінен быць скончан у жніталадзе — снежні г. г.

градусаў. Значная змененая воблачнасць. Днём праходзячы дождж. Вячэрны слабых да ўжэраных, паўднёва-заходніх, паўднёвых з пераходам да паўднёва-ўсходніх напрамкаў.

перышэль «ПС-2». У гэтым месяцы планіруецца атрымаць плашч «Г-9», які прыстасаван да букіроўкі і выканання фігур вышэйшага класу.

За скуплю аблігацый розных дзярчэканкі. За скуплю аблігацый розных дзяржаўных пазык арміштован В. І. Лежыт — былы гандляр, зараз без пазыжных ваняткаў, у якога пры вобыску знойдзена аблігацый на суму 10.565 руб.

За спекуляцыю абуткам арміштвана М. Н. Ямурава — без пазыжных ваняткаў, у якога ў момант вобыску знойдзена 8 пар туфель.

Тыя арганізацыі, якія не атрымаюць білетаў, могуць атрымаць у партактыва, пакой 22. Дом партактыва пры М. к. м. КП(б)Б.

Нам. адк. рэдактара А. ДЖА

ПАМЯШКАННЕ ВДТ-1.

Беларускі дзяржаўны тэатр оперы і балета

Прызначаны на 5 кастрычніка спектакль

«Севільскі бырульнік»

АДМІНЯЦЦА.

Абонементы на гэты дзень несапраўдны.

Памяшканне дзяржаўнага польскага тэатра БССР ВДТ-III	Дырэктар — народны артыст рэспублікі ГАЛУВОК
--	---

Мастацкі кіраўнік **Семнікоў.**

Обля **КІРШОН**

«СУД»

Пачатак у 8 гадз. 30 мін. веч.

Білеты прадаюцца ў рабочай касе і ў касе тэатра.

ГУАВАЫ КІНО-ТЭАТР «Чырвоная зорка»	Мастацкі тэатр фільм «ПЭПО»
ГУАВАЫ КІНО-ТЭАТР «Пролетарый»	Гукавы мастацкі фільм «ДЗІВОСНЫ САД»
ГУАВАЫ КІНО-ТЭАТР «Інтэрнацыянал»	Гукавы мастацкі фільм «ЛЕТЧЫНІ»
Кіно «СПАРТАК»	Выдатны фільм «ДЗВЕ МАТКІ» драма ў 6 частках

У аддзел аб'яў газеты

ЗВЯЗДА

званіце па тэлефону № 21-360

СЕННЯ, 5 кастрычніка, у 6 гадзін вечара, у канферэнц-зале БелАН (рог Ленінскай і Кірава 29/35)

З. Д. ГІМПЕЛЕВІЧ абараняе дысэртацыю.

«Кандэнсацыя ацэтылена з апаматычнымі ам'ніамі»

на званне кандыдата хімічных навук. Кіраўнік праф. Н. С. КАЗЛОЎ. Апаанент праф. Б. М. ШПЕНЦЭР. Запрашаюцца жадаючыя.

Да ведама школьнікаў

БАКТ даводзіць да ведама школьнікаў, што з 1 кастрычніка расначат

прадаж школьных пісьмовых прылад

сшыткаў, алоўкаў, пер'яў і інш. Продаж праводзіцца ў наступных магазінах БАКТА: Спецыялізаваны школьны магазін — **Ленінская, 18.** Спецыялізаваны школьны магазін — **Комунальная, 25.** Узорны ўнівермаг БАКТА — **Советская, 43/13.** Адрэзачнае філіяла БАКТА на Віленскім чыстым рынку. **ДЫРЭКЦЫЯ БАКТА.**

Пасля капітальнага рамонту гэтымі днямі адкрываецца

МАГАЗІН № 3

Менскай базы Белгандля

па **Ленінскім вул., № 9/2**

У магазіне ёсць вялікі выбар **ТРЫКАТАЖУ, прадметаў жаночага і мужчынскага туалету, ГАТОВАГА АДЗЕННЯ і МУЗЫЧНЫХ ІНСТРУМЕНТАЎ.**

Магазін будзе адкрыт з 10 гадзін раніцы да 8 гадзін вечара бесперапынна.

МЕНБАЗА БЕЛГАНДЛЯ.

Да ведама гандлюючых арганізацый. У магазінах Менскай базы Белгандля № 15 (вул. Дзям'яна Белнага) і № 19 (Бомсамольская вул.) ёсць у продажы

нікеліраваныя стойкі

для абсталявання магазінаў.

МЕНБАЗА БЕЛГАНДЛЯ.

ДА ўВАГІ ЧЫТАЧУ І ПАДПІСЧЫКАУ НА ВЫДАННІ ВЫДАВЕЦТВА «ЗВЯЗДА»

АДКРЫТА ПАДПІСКА

НА ГАЗЕТЫ:

«ЗВЯЗДА»

штодзённая газета орган ЦК і МК КП(б)Б ЦВК і СНК БССР. Падпісная плата: 1 мес. — 2 руб. 50 кап., 3 мес. — 7 руб. 50 кап., 6 мес. — 15 руб., на год — 30 руб.

«ОРКА»

Усебеларуская газета на польскай мове, орган ЦК КП(б)Б

Падпісная плата: 1 мес. — 1 руб. 20 кап., 3 мес. — 3 руб. 40 кап., 6 мес. — 7 руб. 20 кап., на год — 14 руб. 40 кап.

НА ЖУРНАЛЫ:

«БОЛЬШЭВІК БЕЛАРУСІ»

палітыка-эканамічны, штомесячны журнал, орган ЦК КП(б)Б. Падпісная плата: 1 мес. — 40 кап., 3 мес. — 1 руб. 30 кап., 6 мес. — 2 руб. 40 кап., на год — 4 руб. 80 кап.

«Большэвідкі ДРУК»

двухтыднёвы журнал ЦК КП(б)Б.

Журнал прызначаны на партыйны актыв, работнікаў райкомаў і гаркомаў цэнтральных, раённых партыйных, палітдзеліх фабрычна-заводскіх транспартных газет і сельскараў БССР.

Асноўны асаст журнале: пытанні партыйнага кіраўніцтва друкам, апліды друку і распрацоўка розных пытанняў штодзённай работы (формы і металы масавай работы газет, пытанні падрыхтоўкі кадраў арганізацыя работы ўнутры рэдакцыі і т. д.), абмен вопытам работы газет. Падпісная плата: 1 мес. — 1 руб. 3 мес. — 3 руб. 6 мес. — 6 руб. на год — 12 руб.

ПАМ'ЯТАЙЦЕ, што даўгачасна і своечасова аддаць лікі гарантыя якасцую бесперапынную дастаўку.

ПАСПЯШАЙЦЕСЯ ПАДПІСАЦІА.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА ва ўсіх паштовых аддзелах грамадскіх арганізацый і прамысловых

«РАУДОНАСІС АРТОЯС»

літоўская газета, орган ЦК КП(б)Б

Падпісная плата: 1 мес. — 30 кап., 3 мес. — 90 кап., 6 мес. — 1 руб. 80 кап., на год — 3 руб. 60 кап.

«РАБОТНИЦА І КАЛГАСНІ БЕЛАРУСІ»

журнал выходзіць два разы на месяц, выданне ЦК КП(б)Б.

Лепшы дапаможнік у рабоце і падручнік для работніц калгасніцы жонкі работніц сельскараў альясабіцы.

Журнал дае з нумара ў нумар старонку ручной працы і выкрайкі розных фасонаў жаночай і дзіцячай вопраткі.

Падпісная плата: 1 мес. — 40 кап., 3 мес. — 1 руб. 10 кап., 6 мес. — 2 руб. 40 кап., на год — 4 руб. 80 кап.

АДРАС РЭДАКЦЫІ І ВЫДАВЕЦТВА: Менск, Советская, 63. Тэлефоны: адказны рэдактар — 21-845; закрэпачыт — 21-855; аддзел партыйнай, культурнай, землярнай інфармацыі — 22-412; сельскагаспадарчы, прамысловы, месавы кампаніі і мясцовай інфармацыі — 21-846; пісем рабочых і калгаснікаў і работы з сельскарамі — 21-360; агад чым выдавецтва — 21-356; месца-тыражны аддзел і прыём аб'яў — 21-360; бухгалтэрыя — 21-885.

Тыраж 97625.



Уп. Галоўлітбела № Г-1